



Зараз дазваляцца выкарыстоўваць зямельныя ўчасткі, што былі дадзены грамадзянам для будаўніцтва і аслугоўвання жыллага дома, і для прадпрыемстваў дзейнасці. Разам з тым, тут ёсць нюансы.



Працу малаказборшчыка лёгкай не назавеш — летам пад'ём а палове чацвёртай раніцы, і так кожны дзень, без выхадных і святаў. Кожны дзень дзён трыба браць пробы на аналізы, кожны дзень — запаяўца паперы...



Хлеб, які пякілі нашы продкі, быў жытні. Яго цёмны колер нагадваў парэпаня цяжкай працай слянянскія рукі, а непаўторны водар быў своеасаблівым эліксірам радасці беларуса ад кальскі да труны.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

# АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАЦВЕРДЗІЎ КУРС НА ДАЛЕЙШУЮ ІНТЭГРАЦЫЮ З РАСІЯЙ У РАМКАХ САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ

## ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар КАРПЕНКА, намеснік старшыні Мінгарвыканкама: «Мінскіх медыкаў і супрацоўнікаў адрозняе ад іншых тым, што яны пазнаюць на хакі 2014 года. У гарадскім бюджэце на будучы год плануецца прадуладзець фінансаванне адпаведных адукацыйных праграм. Курсы неабходныя для таго, каб медыцынскія работнікі і работнікі ДПС, якія будуць задзейнічаны на чэмпіянаце, маглі аказаць дапамогу замежным турыстам і камандам. Акрамя таго, для работы трэба набраць валанцёраў з веданнем замежных моў для суправажэння гасцей».

## У будаўніцтве Саюза Беларусі і Расіі ідзе шліфоўка

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў курс на далейшую інтэграцыю з Расіяй у рамках Саюзнай дзяржавы. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў учора на прэс-канферэнцыі для прадстаўнікоў расійскіх рэгіянальных СМІ.

«За мінулае дзесяцігоддзе мы з вамі сталі сведкамі многіх, я нават скажу бы, лёсавызначальных падзей у жыцці нашых дзяржаў. Нашы краіны прайшлі на гэтым адносна кароткім адрэзку часу няпросты шлях. Тут было ўсё — ад вострых спрэчак, нават канфліктаў у адносінах паміж Расіяй і Беларуссю да брацкай падтрымкі ў вельмі складаных момантах гісторыі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Самае галоўнае: мы пераканаліся ў слушнасці фундаментальнага тэзіса аб тым, што нам, Беларусі і Расіі, у гэтым бурным і вечна канкуруючым свеце адзін без аднаго проста ніяк нельга, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Моцнымі і незалежнымі нашы краіны, які аказалася, нікому не патрэбны, акрамя нас саміх. Канкурэнцыя сёння вострая як ніколі. І ўладары свету адкрыта грэбуюць правіламі, пісанымі і няпісанымі. Таму беларусы і расіяне проста вымушаны змагацца за сваё месца пад сонцам, прычым дастойнае месца, якога нашы народы, безумоўна, заслужваюць. І жыццё ўжо даказала, што разам мы гэтага можам дабіцца».

Гаворачы аб будаўніцтве Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, Прэзідэнт адзначыў, што гэты працэс трэба ацэньваць як абсалютна правільны і дальнабачны крок. «Павінен сказаць, што пакуль на постсаветскай прасторы гэты працэс дасягнуў такой глыбіні, якой мы не дасягнулі па іншых праектах супрацоўніцтва, у тым ліку ў Адзінай эканамічнай прасторы. Пакуль што глыбіня нашых адносін у беларуска-расійскім аб'яднанні значна вышэйшая», — канстатаваў беларускі лідар.

«Гэта сапраўды ўнікальнае інтэграцыйнае аб'яднанне. І мы тут маем ужо не толькі парасткі, але сістэму і структуру, якая даць магчымасць нам пры жаданні эліт нашых дзяржаў вельмі хутка рушыць наперад да стварэння магутнага дзяржаўнага аб'яднання», — упэўнены кіраўнік дзяржавы.

У будаўніцтве Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ідзе шліфоўка, але няма радыкальнага руху наперад, лічыць Аляксандр Лукашэнка.



Прэс-канферэнцыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Г. Лукашэнкі СМІ рэгіянальных СМІ

Адказваючы на пытанне наконт магчымых прыняцця Канстытуцыйнага акта Саюзнай дзяржавы, Аляксандр Лукашэнка, у прыватнасці, адзначыў: «Дзе нейкая шліфоўка, але няма радыкальнага руху наперад, аб якім думаеце вы і ўсе народы».

Прэзідэнт Беларусі нагадаў, як пачыналася будаўніцтва Саюзнай дзяржавы: «Вы ўсе цудоўна памятаеце той няпросты час таго пагаднення, якое мы падпісалі з Барысам Мікалаевічам Ельцыным. Мы асабіста працавалі над гэтым дагаворам». Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка дадаў, што, яшчэ выбіраючыся на першы прэзідэнцкі тэрмін, ён уключыў у сваю праграму заданне стварэння саюза беларускай і расійскай дзяржаў. Пазней па ініцыятыве Прэзідэнта Беларусі быў праведзены адпаведны рэфэрэндум: «Сёння мае імкненні па саюзніцкіх адносінах з Расійскай Федэрацыяй заснаваны на меркаванні беларускага народа».

Акрамя таго, ён закрэпіў пытанне ўвядзення адзінай валюты: «Нам нечакана замест правядзення рэфэрэндуму прапанавалі увесці адзіную валюту. У нас там прапанова, што адзіная валюта будзе, але ж не абавязкова беларускі аб расійскі рубель. Гэта мы павінны былі дамовіцца, але нам прапанавалі адзіную валюту, і гэтай адзінай валютай павінен быць расійскі рубель. Потым нам прапанавалі, што эмсіійны цэнтр будзе выключна адзін — у Расійскай Федэрацыі, і ўсю палітыку будзе вызначаць расійскі Цэнтрабанк. І гэта, можа, было б не страшна, але чаму толькі аб валюце размова ідзе?». Прэзідэнт растлумачыў, што для стварэння такога адзінага дзяржаўнага аб'яднання, які Саюзная дзяржава, трэба разглядаць усе напрамкі, пачынаючы ад адзіных эканамічных інстытутаў і заканчваючы палітычнымі органамі ўлады. «Вось

сучасныя, еўрапейскія прадпрыемствы. Калі я на гэта пайду, мне ў Беларусі мала не здацца: мяне абвінавацяць, што я тут здаю, прадаю і г.д., як было з «Белтрансгазам», але мы вытрымалі гэту атаку».

«Ёсць добры варыянт: мы вам аддаём НПЗ, перапрацоўваем сваю нафту і мы будзем перапрацоўваць тут сваю. Але вы дайце нам магчымасць здабываць самім як іншаземцам прыродны газ», — заявіў Аляксандр Лукашэнка.

«Мы спажываем 22 млрд. кубаметраў газу. Давайце мы 10 млрд. будзем здабываць. Можна, нам гэта будзе танней. Ваш дарагі газ, наш танны, які мы здабудзем на радовішчах, якія вы нам выдзеліце, як англічанам і амерыканцам, на роўных умовах, — скажаў беларускі Прэзідэнт. — Будзе 10 млрд. танагнага газу і 12 млрд. дарагога расійскага. Для нас гэта будзе прымальна».

Паводле яго слоў, тое ж магло быць і па нафце. «Чаму мы ў Венесуэле здабываем нафту — за край свету? — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Прытым мы будзем здабываць лепш, чым расійскія кампаніі, вы ніколі не прад'явіце нам прэтэнзій, што нешта разлілося, штосьці загарэлася і г.д.».

Беларусь спажывае сёння 23-24 млн.т нафты, можа перапрацаваць гэты аб'ём. «Давайце мы 10 млн.т здабудзем, а 14 млн.т у вас купім на такіх жа ўмовах, як BP, Shell і іншыя. Не. Дык а чаму — не? Мы вам — заводы, а вы нам — магчымасць на ўмовах, якія прыняты ў Расіі для іншаземцаў, здабываць нафту», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Да 2015 года хутчэй за ўсё мы сканцэнтруем на гэтым увагу».

Ён выказаў упэўненасць, што «ніхто не можа апырэдзіць Беларусь і Расію ў інтэграцыі па многіх-многіх прычынах — і эканамічных, і палітычных, і гістарычных, і перспектывных».

«Трэба разам думаць, у якім напрамку рухацца, грунтуючыся на фундаментальных прынцыпах роўнасці, — лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Не бывае вялікіх і малых народаў — народы павінны быць раўнапраўнымі, асабліва пры будаўніцтве саюза. Саюзы не могуць быць даўгавечнымі, калі яны пабудаваны не на ўзаемапавазе і не на раўнапраўнай аснове».

Самае галоўнае — вызначыцца з тым, што на гэтым этапе найбольш прыярытэтная, падкрэсліў беларускі лідар.

Гаворачы аб перспектывах стварэння парламенцкага вымярэння еўразійскай эканамічнай інтэграцыі, Аляксандр Лукашэнка адзначыў: «Мы занялі пазіцыю такую — не ўмешваемся, нічога не гаворым. Вось няхай гіганты (Казхастан і Расія. — **Завувага БЕЛТА**) і вызначаюць: будзе ў нас парламент ці не». Прэзідэнт дадаў, што раней будаўніцтве Саюзнай дзяржавы былі пэўныя перашкоды: «Мы з Ельцыным, з той камандай, якая ў яго была, мы іх пераадолевалі. З маладым, у першым прышэсці, Пуціным мы дамаўляліся, які бы ні было складана. І цяпер Еўразійскі эканамічны саюз гэта ўсё павінен прайсці».

«Як толькі Казхастан пагодзіцца, мы нікуды не дзэнемся», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка, развіваючы тэму парламенцкага вымярэння еўразійскай эканамічнай інтэграцыі. Ён дадаў, што гэта будзе цяжкі працэс. Кіраўнік



## Арыентавацца на вопыт інтэграцыі ў Саюзнай дзяржаве пры фарміраванні АЭП і Еўразійскага эканамічнага саюза

«Калі мы маем магчымасць глыбіня дзейнічаць па гэтым напрамку — АЭП і Еўразійскаму эканамічнаму саюзу, то трэба даводзіць яго да ўзроўню Саюзнай дзяржавы, у прамым сэнсе выключачы граніцы, візы і іншае (як у нас з расіянамі), і ісці далей, — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

беларускай дзяржавы падкрэсліў, што ў гэтым працэсе павінен быць не толькі ўлік інтарэсаў, але і рух наастрасць: «Расія павінна пайсці на сустрэчу нам і Казхастану».

Аляксандр Лукашэнка, гаворачы аб Казхастане, таксама адзначыў, што гэта дзяржава з вялікай тэрыторыяй і насельніцтвам 15 млн. чалавек: «Усё ёсць: уран, прыродны газ, нафта, Байканур. Гэта ж распрацаваныя радовішчы і ў асноўным аддадзеныя замежнаму капіталу, не расійскаму. Якая залежнасць у Казхастана і Расіі? Значна ніжэйшая, чым у Беларусі, а ў перспектыве, напэўна, ніякая. Та-му Расія гэта павінна ўлічваць».

## ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

### СКЛАДЗЕНЫ СПІС САМЫХ БАГАТЫХ ЛЮДЗЕЙ ТЫСЯЧАГОДДЗЯ

Самым багатым чалавекам за апошнія тысячу гадоў быў афрыканскі кіраўнік Муса I, які жыў у XIV стагоддзі, прыйшлі да выніковага спісу новага рэйтынгу багацей. У тройцы лідараў таксама апынуліся дынастыя Ротшыльдаў і мільярдэр Джон Ракфелер. Усяго ў спісе багацей, складзеным выданнем Celebrity Net Worth, фігуруюць 25 чалавек.

Па падліках аўтары спіса, агульнае багацце ўсіх удзельнікаў рэйтынгу складае 4,32 трыльёна долараў. Толькі тры чалавекі з топ-25 жывыя дагэтуль — гэта Біл Гейтс, Карлас Слім і Уорэн Бафет, у ім няма ні адной жанчыны, 14 чалавек — амерыканцы. У рэйтынг патрапілі і прадстаўнікі Расіі — расстараны бальшавікамі апошні рускі імператар Мікалай II, які заняў пятае месца з 300 млрд долараў асабістага капіталу.

Як піша брытанская газета The Daily Mail, аўтары спіса ўлічылі інфляцыю і пералічвалі памер багацця, зыходзячы з сённяшніх рэалій. Самым бедным з багацей аказаўся 82-гадовы Уорэн Бафет — найбуйнейшы інвестар у свеце, багацце якога на 2012 год ацэньваецца ў 44 млрд долараў ЗША.

### МЯДЗВЕДЗЕЎ ВЫСТУПІЎ ЗА ПОУНУ ЗАБОРОНУ РЭКЛАМЫ ТЫТУНОЎ

Прэм'ер-міністр Расіі Дамітрый Мядзведзевы выступіў за павышэнне акаўзаў на цыгарэтную прадукцыю і поўную забарону рэкламы тытуну.

### ПАДРАБЯЗНАСЦІ

### ВЯДОМЫ ў МИНУЛЫМ ФУТБАЛІСТ МОЖА СТАЦЬ МИНИСТРАМ ЭНЕРГЕТЫКІ ГРУЗІЇ

Кандыдат у прэм'ер-міністра Грузіі Бідзіна Іванішвілі назваў вядомага ў мінулым футбаліста 34-гадовага Каху (Кахабера) Каладзэ кандыдатам на пасаду міністра энергетыкі ў новым кабінете.

Паводле слоў Іванішвілі, Каладзэ першалачаткова быў прадстаўлены на пасаду міністра рэгіянальнага развіцця і інфраструктуры, але цяпер ён атрымае партфель міністра энергетыкі.

«Зразумела, што застаюцца пытанні. Як у першым міністэрстве ў яго не было вопыту ў інфраструктуры, гэтак жа ў энергетыцы ў яго няма досведу. Але, калі мы ўлічым тое, які ён здольны хутка расці і які ён таленавіты, я спадзяюся, што праз месяц вы зможаце задаць яму любое пытанне, якое датычыцца энергетыкі, і ён вам даць вычарпальны адказ і добра разбярыцца, што трэба гэтай галіне», — заявіў Іванішвілі.

Каха Каладзэ гуляў за кіеўскае «Дынама» ў 1998—2000 гадах, у 2001—2010 м — за «Мілан», у складзе якога двойчы выйграў Лігу чэмпіёнаў.

### 3 ЧЫМ У ВАС АСАЦЬЮЕЦА БЕЛАРУСЬ?

### Афрыкан САЛАЎЕЎ, галоўны рэдактар газеты «Сувекская Чувашія»:

— Раней Беларусь у мяне асацыявалася з бульбай. І яшчэ з мамінымі добрымі сябрамі, з якімі я служыў на Паўночным флоте, на атамнай падводнай лодцы. Там было шмат беларусаў. Цяпер жа Беларусь асацыюецца не столькі з бульбай, бо ў Чувашы, якую я прадстаўляю, таксама вырошчваюць вельмі добрую бульбу. Ваша краіна асацыюецца з парадкам. Мяне ўразіла ваша чысціца, як усе скверы ў вас дагледжаны. Ландшафтныя дызайнеры, бачна, у вас цудоўна працуюць. Я пра гэта абавязкова ў сваёй газеце напішу.

### Алена ВЯТКІНА, галоўны рэдактар газеты «Озерский вестник»:

— У мяне чыста жаночая асацыяцыя. Беларусы і беларусы ў мяне асацыююцца з цудоўнай тканінай — ільном. Яны такія ж фактурныя, такія ж натуральныя, такія ж прыемныя, які лён, які вельмі люблю. З ільну я вяжу. Калі была ў прэс-туры два гады таму, набыла тут цудоўны камплект пасельскай бізэлі, на якім нашай сям'і вельмі падабаецца спаць. Таксама прывезла для сваёй маці — яна ў мяне родам з Беларусі, з Нароўлі Гомельскай вобласці — ільняны фартур. Яна калі яго развярнула, сказала, што дзясцінствам павяла.

### Андрэй АНТОНАЎ, аглядалынік газеты «Новый Петербург»:

— Беларусь у мяне асацыюецца з зямлёй, на якой пануе здаровы сэнс, паступальны рух наперад, з працавітым народам і адказным перад народам кіраўніцтвам. З гасціннымі людзьмі і душэўнымі народнымі песнямі. З якімсьні прадуктамі. У нас у горадзе ёсць крамы, дзе можна набыць беларускія прадукты харчавання, у прыватнасці, малочную прадукцыю прадпрыемства «Савушкін прадукт». Ладзяцца кірмашы, на якіх беларускія мясыны і малочныя прадукты добра раскупляюцца. У нас, несумненна, больш граматыны кантроль з боку дзяржавы за вытворчасцю як прамысловых тавараў, так і прадуктаў харчавання.

### НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 13°
Віцебск	+ 14°
Гомель	+ 16°
Гродна	+ 11°
Магілёў	+ 15°
Мінск	+ 14°

### Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 17.10.2012 г.

Долар ЗША	8490,00
Еўра	11030,00
Рас. руб.	274,50
Укр. грыўня	1041,40

### КОРАТКА

Турыстычныя двухпавярховыя аўтобусы ў Мінску будуць «размаўляць» на дзевяці мовах. Аўтобусы будуць хадзіць па розных маршрутах, кошт паездкі ў іх будзе некалькі вышэй, чым у звычайных.

Даліны двух рэк у Віцебскай вобласці могуць атрымаць статус заказніка. На падставе абследавання, праведзенага вучоным Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. Машэрава, статус заказнікаў рашэннем мясцовых выканкамаў мяркуецца прысвоіць у Семяненскім раёне тэрыторыі часткі поймы ракі Дабырка, ва Ушацкім — даліне ракі Ушача. Унікальнасць будучых заказнікаў у тым, што там растуць рэдкія і знікаючыя віды раслін.

Почыркі забойстваў свайскай птушкі ў Старобіне, якія прыпісваюць міфічнай чупакабры, уласцівы тхру, куціцы і рысы, паведаміў участковы інспектар міліцыі Салігорскага РАУС Павел Сыцько. Па апошніх падліках, у пасёлку забіта 358 кураў, гусей, качак.

Як і прагнавалі пайўнчана-амерыканскія СМІ, 28-гадовы нападчынік «Сан-Хас» і зборны ЗША Дху Павелскі падчас лакаўту ў НХЛ будзе гуляць у Кантынентальнай хакейнай лізе за мінскае «Дынама».

### СТАР 2



# АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАЦВЕРДЗІЎ КУРС НА ДАЛЕЙШУЮ ІНТЭГРАЦЫЮ З РАСІЯЙ У РАМКАХ САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**

Акрамя таго, Прэзідэнт Беларусі дадаў: «Мы, вядома, будзем ісці тым жа шляхам, які мы ішлі, будучы Саюз Беларусі і Расіі. У нас ёсць вопыт, у нас ёсць веды, мы практычна гэта робім. Больш складана будзе Казахстану».

«Мы вельмі дорога заплацілі за Адзіную эканамічную прастору. І цяперашні прэм'ер, і прэзідэнт Расіі гэта прызнаюць і аддаюць належнае Беларусі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым ён нагадаў, што калі Расія ўступала ў СГА, Беларусь не перашкаджала ёй ні ў чым і па ўсіх пытаннях пайшла на сустрэчу Расіі.

Цаной ўступлення ў АЭП стаў і крызіс беларускай фінансава-эканамічнай сістэмы, калі Беларусь давялося ўвесці загараджальныя пошліны на увоз іншамарак. «Адтэрмінаўка была некалькі месяцаў, за гэтыя 8-10 месяцаў беларусы вывезлі \$3 млрд. з краіны — палавіну золатавалютных рэзерваў. І калі мы убачылі, што ўвогуле без рэзерваў застанемся, мы вымушаны былі адпусціць курс нацыянальнай валюты, такім чынам, адбылася дэвальвацыя. Плюс у той жа час павышэнне цэн на энерганосьбіты», — канстатаваў Прэзідэнт.

Але дзяржава не пайшла з эканомікі, фінансаў, не адпусціла ўсё на водкуп дзікаму рынку, да якога яе схілялі. Дзеючая ў краіне сістэма, рынагі кіравання, кантролю не далі магчымасці гэта зрабіць. «Сёння ўсё зразумелі, што так, беларусы мелі рацыю, не пайшоўшы з эканомікі», — адзначыў Прэзідэнт.

Цяпер, калі Расія ўступіла ў СГА, трэба прывыкаць, проста працаваць і, відаць, змагацца ў такіх умовах, адначасна Аляксандр Лукашэнка. «Мы поўныя рашучасці гэта вытрымаць, у нас шмат болю выпрабаванняў на нашым вяку, мы іх вытрымалі. Але мы заўсёды на перагаворах з расійскім кіраўніцтвам нагадваем аб тым, што Расія ні ў якім выпадку не павіна на гэтым шляху кідаць Беларусь. Мы атрымліваем станоўчыя адказы. Як будзе далей? Пажывём — убачым», — рэзюмаваў кіраўнік дзяржавы.

## Беларуская палітычная і эканамічная сістэмы сканцэнтраваны на дастойнай жыцці людзей

«Вядома, усіх не абгарэеш, я гэта дакладна разумю. Але ў Беларусі магчымасці для таго, каб жыць і працаваць, ёсць. Толькі трэба паварушыцца, — адначасна кіраўнік дзяржавы. — Нашым людзям трэба больш спадзявацца на сябе. Я часта гавару, што, можа, нават занадта іх апекаваў і апякуў, таму ў нас прынята гаварыць, што калі ёсць нейкая праблема, то ўлада або Прэзідэнт іх вырашаць. Гэта няправільны ўхіл, які мы дапусцілі ў сваёй палітыцы».

Аднак, наводзе слоў Прэзідэнта, беларускае грамадства разумее, што «ўлада не прагуляла гэты час». «Нам жа ўсё давялося ствараць: у нас не было інстытутаў улады, ні суверэннай эканомікі», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка. Ён падкрэсліў, што для беларускай эканомікі вельмі важны экспарт. «Тут мы залежныя ад сусветнага крызісу на нашых традыцыйных рынках у Расіі і ў Еўрасаюзе. Мы крыху больш прадаём у Еўрасаюз, чым у Расію, і калі там непаспяховае сітуацыя і хістаюцца рынкі, то для нас гэта таксама дрэнна. У нас экспартарыентавана эканоміка — прадаём каля 80 працэнтаў таго, што вырабляем, і мы залежныя ад эканамічных праблем», — заявіў кіраўнік дзяржавы. Таксама Прэзідэнт адзначыў, што Беларусі неабходна строгая стабільнасць на валютна-фінансавых напрамках.

«У знешняй палітыцы Беларусі не мае ніякага глабалізму, мы вызначылі сваю знешнюю палітыку як шматвектарную. Мы не хочам спрацацца і сварыцца з Еўрасаюзам, хочам жыць у дружбе і з Расіяй. Мы не проста партнёры, мы павіны жыць як родныя людзі і родныя дзяржавы», — заявіў Прэзідэнт. Ён дадаў, што і сваім суседзям Беларусі не стварае ніякіх праблем, нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржавы «незадаволены тым, што адбываецца ў Беларусі».

У Беларусі ідзе работа над дыверсіфікацыяй эканомікі, нарошчваннем аб'ёмаў вытворчасці на мясцовай сыравіне, заявіў Прэзідэнт Беларусі. «Прыкладна 80-85 працэнтаў нашай эканомікі — гэта экспарт, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Мы зусім няшмат спажываем з таго, што вырабляем, унутры Беларусі. Такая структура склалася яшчэ з савецкіх часоў. Мы ад яе не адмовіліся, але дыверсіфікаваць яе пачалі. Адна з найважнейшых задач, якая сёння стаіць перад краінай, і

вядома, яе прэзідэнтам, — дыверсіфікацыя нашай эканомікі».

«Мы прынялі рашэнне, каб дыверсіфікаваць эканоміку і пачаць мадэрнізацыю і нарошчванне аб'ёмаў вытворчасці і падпрыемстваў, якія працуюць на мясцовай сыравіне», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Як прыклад Прэзідэнт прывёў дрэвапрацоўку, адзначыўшы, што 30 з нечым працэнтаў тэрыторыі Беларусі пакрыта лясамі. Гэты лес добрай якасці і падыходзіць для будаўніцтва і вытворчасці канчатковай прадукцыі, напрыклад мэблі. «Мы пачалі развіваць мэблевую вытворчасць, мы мадэрнізуем усё дрэвапрацоўчыя камбінаты, у гэтым, у будучым годзе поўнасцю гэты працэс скончым. У нас будзе каля дзясятка магутнейшых аб'яднанняў, якія будуць вырабляць сучасную прадукцыю. Вось такім чынам мы спрабуем эканоміку дыверсіфікаваць і звязаць яе на мясцовай сыравіне», — растлумачыў Прэзідэнт.

Таксама інтэнсіўна развіваецца сельская гаспадарка, дзясяткі пазуны поспехі, адначасна кіраўнік дзяржавы. «Мы не толькі накармілі свой народ, але і ў бягучым годзе \$5 млрд. экспартуем сельскагаспадарчай прадукцыі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Праз два гады экспарт сельскагаспадарчай прадукцыі дасягне \$7 млрд., дадаў ён.

«Больш за тое, мы поўнасцю перааснасілі базы захоўвання сельскагаспадарчай прадукцыі, яны сталі выключна сусветнага ўзроўню. Мы можам захоўваць прадукцыю да вясны і прадаваць яе тады, калі выгада на вытворцу. Таксама мы поўнасцю перааснасілі перапрацоўку сельскагаспадарчай прадукцыі. Гэта вельмі вялікая частка нашай эканомікі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Калі ўлічыць, што селянін стварае для сям'ярных рабочых месцаў ў краіне, гэта драгога каштуе. Вось чаму мы ўхапіліся за сельскую гаспадарку і вельмі інтэнсіўна развіваем сельскагаспадарчую вытворчасць», — растлумачыў Аляксандр Лукашэнка.

Закрануў Прэзідэнт і пытанне аплаты насельніцтвам жыллёва-камунальных паслуг. Яна будзе павялічана ў прывязцы да росту даходаў. «Палітыка ў сферы ЖКГ змяняецца, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Цяпер каля 70 працэнтаў расходаў на аказанне жыллёва-камунальных паслуг — датацыйныя, у сярэднім 30 працэнтаў расходаў аплачае насельніцтва. І гэты паказчык будзе павялічвацца. Але спачатку трэба чалавеку заробіць пату даць!».

Паводле слоў Прэзідэнта, рэальная заробатная плата за бягучы год узрасце, паводле разлікаў, які мінімум на 11 працэнтаў. Ён дадаў, што «зарплата ў памеры \$500 для Беларусі — гэта паказчык, хоць і ў 2,5 раза ніжэйшы, чым у Расіі».

Аляксандр Лукашэнка прызнаў, што ў сістэме ЖКГ ёсць праблемы, але безгаспадарнасці няма: «Скаргаў шмат, асабліва ў крызісны перыяд. Але, па вялікім рахунку, мы людзей не кінулі. І пакуль мы не знойдзем дастойнай замены цяперашнім структурам, на злом існуючай сістэмы не пойдзем».

Закранаючы яшчэ адно актуальнае пытанне, Аляксандр Лукашэнка заявіў, што пераважна большасць насельніцтва падтрымлівае рашэнне аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС.

«Вельмі-вельмі было цяжка, але мы гэта рашэнне прынялі, і цяпер большасць насельніцтва падтрымлівае гэта рашэнне», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. Галоўны аргумент быў у тым, што па першых Беларусі ўжо існуюць атамныя станцыі, прытым многія з гэтых станцый былі ўведзены ў эксплуатацыю ў савецкі перыяд. «Мы ўжо маем гэты страх, ён вакол нашых граніц. Таму будаўніцтва ўласнай станцыі бяцця няма чаго», — канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. «Будуецца самая сучасная станцыя, яна нам патрэбна. Гэта не толькі танная энергія, гэта меншая залежнасць ад паставак прыроднага газу», — растлумачыў кіраўнік дзяржавы.

Як адначасна першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, пры выкрыстанні арганічнага паліва (напрыклад, газу, нафты) сабекошт выпрацоўкі электраэнергіі знаходзіцца ў прамой лінейнай залежнасці ад яго цаны. «Падаражэй газ у два разы, значыць, падаражэла выпрацоўка электраэнергіі ў два разы», — адзначыў ён. На АЭС адвартная квадратная залежнасць. «Толькі 15-20 працэнтаў ад сабекошту — гэта кошт паліва», — растлумачыў Уладзімір Сямашка.

«Мы прынялі гэта рашэнне, як ні было б складана. І, напэўна, у нас, у прынцыпе, і выбару не было. І цяпер на ўсіх пытаннях пераважна большасць насельніцтва падтрымлівае гэты праект», — прадоўжыў Аляксандр Лукашэнка.

«Ну і потым, гэта ж высокая тэхналогія. Будаўніцтва атамнай станцыі, а потым эксплуатацыя — гэта ж космас. Космас на зямлі», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Гэта адзін з напрамкаў высокіх тэхналогій, на якія трэба арыентавацца, калі нацыя хоча развівацца і быць у шэрагу высокаадукаваных, канстатаваў Аляксандр Лукашэнка.

У Беларусі не прынята жыць напалак, сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Вядома, у нас таксама ёсць сацыяльнае расслаенне, можа, яно не такое відавочнае, як у іншых краінах. У нашай краіне калі ты хочаш зарабіць, ты заробіш», — падкрэсліў Прэзідэнт. Ён таксама дадаў, што ў беларускім грамадстве не вітаецца хвалёба. «У нас людзі не любяць выварочваць свой дастак напалак — гэта асабліва менталітэт. У гэтым наша грамадства можна назваць больш савецкім. І я думаю, што гэта не зусім дрэнна», — сказаў ён.

Таму, наводзе слоў Аляксандра Лукашэнка, на вуліцах у Беларусі радзей сустракаеш раскошныя і вельмі дарагія машыны, і гэта правіла дзейнічае на ўсім узроўнях. «Мне на дзень нараджэння падарылі «Майбах». Вытворчасць гэтых машын ужо закрыта. Я аддаў яе дзяржаве, яна стаіць у дзяржаўным гаражы. Аднак я на ёй не езджу. Нават мой вадзіцель разумее, што няціпла ездзіць на такой машыне», — расказаў кіраўнік дзяржавы. «У нас не прынята выхвалляцца, і я з гэтым згодны», — сказаў на заканчэнне ён.

## Партыі ў Беларусі не павінны з'яўляцца з падачы ўлады

Як адначасна Прэзідэнт, палітычная сістэма беларускага грамадства ў прынцыпе нічым не адрозніваецца ад расійскай. Аднак і з боку некаторых палітыкаў у Расіі часам чуваць крытыка ў адрас мажарытарнай сістэмы парламенцкіх выбараў у Беларусі. «Я выбіраўся не адзін раз і дэпутатам быў. Я добра ведаю, што такое партыйная сістэма, глядзячы на Расію, і што такое мажарытарная сістэма, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Партыйная сістэма — гэта калі 2-3 чалавекі на верасе ўсім вядома, а ўсіх астатніх ніхто не ведае, або там ледзь не бандытай і алігархаў, якія нахвілі сваё багацце незразумела за якія грошы, выбіраюць, і людзі гэтага не ведаюць. Гэта што, нармальныя сістэма выбараў? Я лічу — не».

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, нягледзячы на тое, што ў Беларусі існуюць 15 палітычных партый, людзі рэальна ведаюць толькі вельмі нямногія з іх. «Я лічу, што партыйная сістэма павінна скласціся. Партыі не павінны з'яўляцца з падачы ўлады — праўдлівыя партыі — зразумела, якое стаўленне да іх. Таму я гэты працэс у Беларусі не падтрымліваю. І паколькі мы яшчэ не склаліся і не сфарміравалі гэту партыйную сістэму, няхай людзі выбіраюць сваіх дэпутатаў па акругах. І мы далі права любой партыі, нават калі ў гэтай акрузе няма яе прадстаўніка, вылучаць сваіх людзей», — сказаў Прэзідэнт.

«Але далей, можа, і трэба ісці да гэтай партыйнай сістэмы. Мы гэты працэс не стрымліваем. І я паабяцаў, што я не буду падштурхоўваць працэс фарміравання палітычных партый і іх станаўлення, але я не буду гэтаму перашкаджаць і буду яго падтрымліваць», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Што датычыцца ўнутрыдзяржаўнай палітыкі ў Беларусі, Прэзідэнт сказаў: «Вы яе бачыце. Усё павінна быць сарыентавана і рабіцца для народа. Гэта — галоўнае. І гэта не папулізм». «Гэта мая палітыка, народ мяне выбіраў, і для яго мы павінны рабіць усё, не панукаючы і не патураючы народу, не ствараючы нейкіх празмерных прэферэнцый для гультыіства», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Але мы дакладна разумеем, што правы людзей павінны быць захаваны. І сапраўдныя правы!».

У сувязі з гэтым Аляксандр Лукашэнка згадаў аб крытыцы наконт захавання праваў чалавека ў Беларусі і прывёў прыклад падзей у Іспаніі, Партугаліі, Грэцыі, Германіі, Францыі. «Затрымлівалі па 200-300 чалавек», — адзначыў ён. «Лічу, што права чалавека — гэта, найперш, права на жыццё. І вакол жыцця чалавека мы павінны стварыць усё, перш за ўсё, бяспеку. Гэта — права на працу, нармальную заробатную плату, каб гэты чалавек мог аплациць камунальныя паслугі і пракарміць сваю сям'ю», — адзначыў беларускі лідар. — Хочаш багатым быць — гэта ўжо не клопат дзяржавы. Мы павінны ўмовы ствараць, але, каб быць багатым або алігархам, тут трэба ўключана па поўнай і працаваць».

Аляксандр Лукашэнка лічыць, што не варта раскручваць у СМІ правакацыйныя выпадкі супраць

дзяржавы і царквы. Не варта рэагаваць на правакацыйныя выпадкі радыкальных актывістаў і груп так, каб на роўным месцы стваралася праблема, а правакатары станавіліся героямі.

Таксама Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на нядунай сустрэчы з Патрыярхам Маскоўскім і ўсё Русі Кірылам у Мінску ён закранаў праблему антыхрысціянскіх радыкальных акцый: «З Патрыярхам мы закранулі тэму, але не сказаў бы, што мы ўжо вельмі паглыбляемся».

Адказваючы на пытанне наконт антыхрысціянскіх скандальных акцый, кіраўнік беларускай дзяржавы сказаў: «Калі вы маеце на ўвазе гэту групу (удзельніц акцыі ў Храме Хрыста Збавіцеля. — **Заўвага БЕЛТА**), трэба, перш чым што-небудзь рабіць, падумаць і з намі параіцца, таму што мы горкі вопыт маем работы з палітычнымі вясё такімі групамі. Яны нічога не значылі тады, а цяпер... Таму трэба быць больш агуратнымі, трэба быць да гэтага гатовымі, трэба агуламу процістаяць. І вось у чым я тут згодны з Патрыярхам, тут вялікую лепту, пачуць негатыўную, уносяць расійскія сродкі масавай інфармацыі. Вы ведаеце якія».

Акрамя таго, Прэзідэнт дадаў: «Патрэбна больш усебакавая і грунтоўная работа. Усім нам трэба перабудоўвацца, у тым ліку і Царкве. І перабудоўвацца, і прыстасоўвацца да той сітуацыі, якая сёння існуе».

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка не супраць шырокага святкавання 90-годдзя ўтварэння СССР. «Мы ўсё зробім і падтрымаем, што будзе звязана з 90-годдзем СССР, так, як гэта было, калі мы разам святкавалі Дзень Перамогі. Калі будзе ў вас, расіян, жаданне, за намі не жаржыве», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. «Вы ведаеце нашы адносіны да Савецкага Саюза. Калі б не было СССР, не было б Беларусі, прынамсі, у гэтым выглядзе», — дадаў Прэзідэнт.

## Скарачэнне дзяржапарату дапаможа зменшыць бюракратызм

«Цяпер пастаўлена задача, працую дзяржаўная камісія. — Недзе на чвэрць мы скарочаемся для таго, каб мець магчымасць павысіць зарплату дзяржслужачым. У супрацьлеглым выпадку народ не прыме гэта павышэнне», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што ідзе рэфармаванне органаў унутраных спраў: «Кампактная будзе сістэма, без празмернасцяў».

«Дзяржслужачыя мы недзе на чвэрць павінны скарачыць. Менш будзе бюракратызму», — лічыць Прэзідэнт.

## Напрыканцы — пра хакей і футбол...

Беларусь у высокай ступені гатова да правядзення чэмпіянату свету па хакей ў 2014 годзе, заявіў Прэзідэнт. «Нам засталася завяршыць будаўніцтва некалькіх гасцініц, і, у прынцыпе, краіна будзе гатова да правядзення чэмпіянату свету. Другая арэна маючага адбыцца чэмпіянату — у Чыжоўцы — будзе гатова ўжо ў наступным годзе. Так што фактычна Мінск гатовы», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што 30 лістапада ў Мінск прыбудзе чарговая інспекцыя пад кіраўніцтвам кіраўніка Міжнароднай федэрацыі хакея Рэнэ Фазеля. Яна павінна даць ацэнку гатоваўнасці Беларусі да маючага адбыцца чэмпіянату. «Мы будавалі гэтыя аб'екты для сябе, і ў Міжнароднай федэрацыі хакея ўбачылі, што ў Беларусі людзі жыўць спортам, гатова практычна інфраструктура, мы дабудуем тое, чаго не хапае, таму далі нам гэты чэмпіятат. Для Беларусі гэта будзе падзея», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

«Калі б чэмпіятат быў нават заўтра, мы ўсё роўна ўсіх рассялілі б. У нас вакол Мінска ўсё санаторыі знаходзяцца ў выдатным стане і гатовы прыняць гасцей. Накарміць людзей мы таксама зможам: у нас дастаткова розных рэстаранаў і кафе, калі трэба — мы пабудуем яшчэ», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У той жа час кіраўнік дзяржавы назваў гульні зборнай Беларусі па футболе з Іспаніяй ганьбай для нацыі. «Такой ганьбы для нацыі, як гуляла наша зборная, няхай нават з чэмпіёнамі свету, я не бачыў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Выйсці на поле з дрыжачымі рукамі і нагамі... Грузія гуляла 0:0 да апошняй минуты, выпадкова іспанцы яго забілі, а мы?» — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Паводле паведамленняў БЕЛТА.

## АБЗАЦ

▲ Па звестках Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, па стане на 15 кастрычніка з пачатку года ад атручэння грыбамі памерла 13 чалавек (жыхары Гомельскай, Гродзенскай абласцей і Мінска). Усяго зарэгістравана 126 выпадкаў атручэння грыбамі, пацярпела 146 чалавек. Найбольшая колькасць пацярпелых у Мінску — 59 чалавек.

▲ У Мсціславе ў ДТЗ загінуў 14-гадовы школьнік. Вучань 8-га класа, кіруючы бацькоўскім аўтамабілем «Сітраен-Ксара», не маючы праваў, на закружэнні дарогі няправільна выбраў хуткасць руху. Падлетак не справіўся з кіраваннем, аўтамабіль стукнуўся ў бардзюрны камень, выехаў за межы праезнай часткі і пераклучыўся. У выніку 14-гадовы пасажыр загінуў, а кіроўца і 13-гадовы пасажыр з цялеснымі пашкоджаннямі дастаўлены ў бальніцу.

## ПОЎНЫ АБЗАЦ

▲ У ПАР 13 велагоншчыкаў трапілі ў бальніцу пасля нападзення вос, на гняздо якіх яны выпадкова наехалі падчас гонкі. Спачатку на асінае гняздо наехала група з сямі веласіпедыстаў. Пасля гэтага дваіх з іх давялося тэрмінова шпіталізаваць на верталёце ў гарадскую бальніцу, яшчэра засталася ў цяжкім стане ў мясцовай санчасці. Даведаўшыся аб надзвычайным здарэнні, арганізатары памянлі маршрут, аднак яшчэ 6 велагоншчыкаў, што рухаліся па старым маршруце, праехалі міма небяспечнага месца і былі атакаваны восмі. Усе шасцёра былі таксама шпіталізаваны. Сярод пацярпелых — 12 паўднёваафрыканцаў і адзін бельгійца.

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

## БЕЛАРУСЬ ПРАПРАЦОЎВАЕ ПЫТАННЕ АБ НАЛАДЖВАННІ АВІЯЗНОСІН З ІЖНІМ НОУГАРАДАМ, САМАРАЙ І КАЗАННЮ

Аб гэтым паведаміў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей, перадае карэспандэнт БЕЛТА. «У нас круглы год ажыццяўляюцца палёты ў Маскву, Екацярынбург, Нова-сібірск, Калінінград, Санкт-Пецярбург, Сочы», — удакладніў міністр. Ён адзначыў, што цяпер разглядаецца пытанне аб арганізацыі палётаў у Ніжні Ноўгарад, Самару і Казань. Канчаткова вызначыцца па гэтым пытанні прапануецца ў наступным годзе, зыходзячы з выгаднасці палётаў і фінансавай акупнасці маршруту.

## НАСТАЎНІК ПАВІНЕН БЫЦЬ ЦЯРПЛІВЫМ І ДОБРЫМ

Падчас праведзенага Фондам «Грамадская думка» аптытана, галоўнай задачай якога было вызначыць ролю педагогаў расійскіх школ у навучанні і выхаванні, атрыманы цікавыя вынікі.

Абсалютна большасць апытаных бацькоў заявіла, што яны задаволены настаўнікамі сваіх дзяцей, і толькі 15% канстатавалі, што школьныя педагогі іх не задавальняць. Аднак усяго трэцяя частка бацькоў лічыць, што школьныя настаўнікі аказваюць сур'ёзны ўплыў на дзяцей і амаль 40% заявілі, што ўплыў педагогаў на дзяцей нізкі. Калі 80% бацькоў лічаць, што настаўнікі павінны выконваць не толькі адукацыйныя функцыі, але і займацца выхаваннем школьнікаў. Па меркаванню бацькоў, сучасныя школьны настаўнік павінен валодаць такімі якасцямі, як прафесіяналізм і выдатнае веданне прадмета. Школьны педагог абавязкова павінен валодаць цярплівасцю і стрыманасцю, любіць дзяцей і сваю работу. Ён павінен быць добра сумленным і прыстойным, а вельмі строгасць і патрабавальнасць, па меркаванні бацькоў, менш важныя якасці для настаўніка.

Надзея НІКАЛАЕВА.

## ПЛЕНЭР ПАМЯЦІ МАСТАКА

У Паставах прайшоў мастацкі пленэр, прысвечаны памяці выдатнага беларускага мастака Альфрэда Рамера. Мастацка-асветніцкі праект быў прысвечаны 180-гадавіне з дня нараджэння Майстра. Безумоўна, Альфрэд Рамер (1832-1897) з'яўляецца знакавай асобай у гісторыі беларускага выяўленчага мастацтва XIX стагоддзя.



«Мы — нашчадак старажытнага шляхецкага роду, які бярэ свой пачатак з XV стагоддзя. Альфрэд — адзін з найбольш яркіх прадстаўнікоў дынастыі мастакоў Ромераў. Ён пазны час жыў і працаваў у маёнтку Каралінава (цяперашні Пастаўскі раён). Яго жыццёвая і графічная спадчына адлюстравала высокі ўзровень мастацкай культуры ў перыяд фарміравання прафесійнай нацыянальнай школы мастацтва. А.Ромер нарадзіўся ў Вільні. Там скончыў дваранскі інстытут. Каб атрымаць мастацкую адукацыю, ездзіў на вучобу ў Заходнюю Еўропу. За ўдзел у паўстанні 1863-1864 годаў супраць расійскага самадзяржства пазбаўлена маёнтка, быў пасаджаны ў каземат, а затым насланы ў Кастрамскую губерню. У 1874 годзе Ромер вярнуўся на радзіму і пасяліўся ў Каралінаве — у сядзібе сваёй жонкі-графіні. Заўзятый бібліяфіл, ён набываў рукапісы і дакументы, якія затым перадаваў у музей Кракава і Львова. У 1884 годзе А. Ромер пераехаў у Кракаў. За сваё жыццё стварыў больш за 60 жывапісных партрэтаў, 81 насталь, 41 медальён, каля дзясці скульптур, некалькі дзясяткаў малюнкаў, пейзажаў і акварэляў, копія абразоў... Дзве яго работы — «Хрыстос і страта» і «Маці Божая з дзіцем» — знаходзяцца ў касцёле святога Яна Хрысціцеля ў Камаях (Пастаўскі раён) і ў касцёле бернардзінцаў у Пінску. А іншыя творы мастака прадстаўлены ў музеях Варшавы, Вільноса і Кракава. Удзельнік пленэру на свае вочы ўбачылі палотны мастака ў Камаях. Цікава, што тамтэйшыя касцёл, пабудаваны ў пачатку XVII стагоддзя, ніколі не зачыняўся, нават у гады дзяржаўнага атзізму.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

НАВІНЫ

ПАДЗЕЙ

ФАКТЫ

# ЗАЎСЁДЫ ПЕРШЫЯ, ЗАЎСЁДЫ — У ЭПІЦЭНТРЫ

## Яны ідуць туды, куды звычайным медыкам доступу няма



...Калі пасёлка Светлая Рошча пад Барысавам разыграўся сапраўдны «армагедон»: грывелі выбухі, успыхвалі ачагі пажару, усё навокал зацвявала густым дымам... На палігоне Інстытута перападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі МНС было па-сапраўднаму смяротна: работнік медыцынскай службы ва ўмовах, максімальна набліжаных да баявых, саборнічалі ў хуткасці і якасці аказання медыцынскай дапамогі ўмоўным ахвярам розных надзвычайных сітуацый.

...Нехта можа спытаць: а навошта выратавальнікам свая медыцынская служба? Мы прызываліся да таго, што ў любую хвіліну можам разлічваць на дапамогу з боку хуткай медыцынскай дапамогі. Аднак вельмі просты: медыкі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, акупіраваны газдымахоўным рыштункам і прайшоўшыя спецыяльную падрыхтоўку, могу

17 кастрычніка  
2012 г.  
№ 21 (293)

## СЕСІЯ САВЕТА

# Розум і грошы рухаюць эканоміку

Ілона ІВАНОВА

«Ініцыятыва, інвестыцыі, інавацыі — асноўныя прыярытэты ў працы ўсіх галін улады» — такую тэму абмеркавалі на сваёй чарговай сесіі дэпутаты Магілёўскага абласнога Савета.

### Мэта — дабрабыт

— Перад Беларускаю стаіць задача ўвайці ў першую трыцятку краін свету з камфортным вядзеннем бізнесу, — нагадаў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкама Віктар НЕКРАШЭВІЧ.

Ён акрэсліў інвестыцыйную актыўнасць у рэгіёне як пазітыўную і стабільную і прывёў становачы прыклады: фабрыка «Сонца» ў Асіповічах, дзе вырабляецца бытавая хімія, «ВМГ Індустры» ў Магілёве — некалькі прадпрыемстваў, якія ў выніку будучы вырабляць мэблю пад шведскай маркай «Кеа». І многія іншыя.

Аднак Віктар Некрашэвіч адзначыў, што павінна быць больш і лепш. Каб вывесці эканоміку на новы ўзровень, патрабуюцца стварэнне новых прадпрыемстваў і мадэрнізацыя вытворчасцяў, высока-эфектыўныя працоўныя месцы, выпуск канкурэнтаздольнай прадукцыі і, як вынік, дастойны заробак для людзей.

— Галоўная мэта — дынамічна павелічэнне дабрабыту людзей, — падкрэсліў на сесіі старшыня Магілёўскага абласнога Савета Уладзімір ПАНЦОХАУ, кажучы пра вынік укаранення інавацыі і прыцягнення інвестыцыі.

Сёння ў краіне, заўялялася на сесіі, ёсць стабільнасць і дзяржаўная падтрымка, што з'яўляецца добрымі ўмовамі для прыцягнення замежных інвестыцыі. Што трэба зрабіць яшчэ, каб інвестары выдаткоўвалі свае грошы? На гэтае пытанне і імкнуліся адказаць

дэпутаты і запрошаныя. Тут варта нагадаць вядомы дэвіз: «Кадры вырашаюць усё!». У гэтай справе ён адгрывае важную ролю. Для руху ў эканоміцы патрэбны найперш людзі — разумныя, адукаваныя і, вельмі важна, ініцыятыўныя.

### Дзяржаўнае і прыватнае

Прыкладна траціну абласнога бюджэту цяпер фарміруюць недзяржаўныя прадпрыемствы. Шмат інвестыцыйных праектаў ажыццяўляецца на аснове былой дзяржаўнай маёмасці, якая не выкарыстоўвалася. Колькасць індывідуальных прадпрыемстваў і прыватных прадпрыемстваў сёлета павялічылася больш чым на 850. Асабліва шпаркімі тэмпамі гэты працэс ідзе ў Шклоўскім, Бабруйскім, Асіповіцкім, Горацкім раёнах.

Магілёўскі раён — адзін з тых, што няблага зарабляе на развіцці прыватнага бізнесу. Геаграфічнае становішча абавязвае: тэрыторыя навакол абласнога цэнтру цэняцца, але і ўлады ўсімі сіламі імкнучы падтрымаць новыя праекты. Вынік — высокая канцэнтрацыя недзяржаўнага сектара ў сельскім раёне: амаль 1000 прадпрыемстваў, больш за палову арганізацый — прыватныя (больш за палову з іх займаюцца менавіта вытворчасцю).

Старшыня Магілёўскага райвыканкама Дзмітрый ГО-БАРАУ расказаў пра добрыя перспектывы ў інвестыцыях. Вось толькі некалькі прыкладаў. Паспяховае ТАА «Газасінікат» наладжвае выпуск новай прадукцыі — абліцовай пліткі, якая будзе эксплуатавацца ў Раісо. Прадпрыемства «Стальная лінія», выкарыстоўваючы самыя перадавыя тэхналогіі, вырабляе самыя розныя металічныя дзверы, пашырае вытворчасць і прадае новую прадукцыю за мяжу.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

## ТЭМА ДНЯ

# «МАЛОЧНЫ» СКЛАДНІК



На нараду сабраліся прадпрыемальнік Эдуард Асіповіч, малаказдзятка Ірына ШУТКО і старшыня Яршэвіцкага сельскага Савета Вольга ШЧАСНАЯ.

Марына БЕГУНКОВА

### «Летам мы не ходзім — бегаем!»

Зараз усё часцей малако пачынаюць збіраць прыватнікі. Першапраходцамі ў гэтай справе сталі глыбчане, потым ідэю падхапілі Маладзечна, Валожыны...

Для прадпрыемальніка Эдуарда Асіповіча «малочны» бізнес — справа доволі маладая. За тры гады зразумела галоўнае: гэта — стабільная праца, якая падтрымліваецца дзяржавай.

— Тут не трэба ліхаманкава шукаць кліента, прыбытак ёсць заўсёды, нават нягледзячы на спецыфіку. Малако — тавар, які хутка псеуца, асабліва летам. Тады мы не ходзім — бегаем! — распавядае Эдуард Асіповіч.

І сапраўды, працу малаказборшчыка лёгкай не назавеш — летам пад'ём а палове чацвёртай раніцы, і так кожны дзень, без выхадных і святаў. Кожны дзень дзён трэба браць пробы на аналіз, кожны дзень — запальваць паперы... Яшчэ — усюды паспяваць: затрымаецца — графік сооўваецца, прадукт можа сапсавацца.

— Усё ж галоўнае — слухаць людзей, умець наладжваць кантакт, — усміхаецца малаказборшчык Павел БЕЛЬСЬКІ. — Тут нельга проста ўліць і паехаць! Тут і псіхалагам трэба быць, і бухгалтарам.

Менавіта таму ў Эдуарда Асіповіча працаванні да будучых работнікаў высокай — каб чалавек быў без шкодных звычак, немалады і... сямейны — «бо будзе сты-

мул прынесці ў сям'ю грошы». Тады і зарплата адпаведна высокая прыкладаецца — планка ў 500 долараў даўно ўзята.

— Нам пашанцавала, што прыватнік пажадаў займацца гэтай цяжкай, але вельмі патрэбнай справай, — дзеліцца Марына ЮДА, старшыня Валожынскага раённага Савета дэпутатаў. — Наш раён для збору малака не вельмі зручны — 427 вёсак раскінутыя на вялікай адлегласці, не кожны пагодзіцца. Яшчэ патрэбны магчымасці — фінансавыя, і тэхнічныя: напрыклад, набыць аўтамабіль, мадэрнізаваць іх, бо ў Беларусі спецыяльна абсталяваную тэхніку для збору малака не выпускаюць. Ды і для насельніцтва больш выгадна, калі малако збірае прыватны прадпрыемальнік: тут і праца з кожным індывідуальнай, і строгае адсочванне санітарных нормаў, і праверка малака на тлустасць.

Раней як было? У агульным кацёл сабралі, агульную тлустасць паставілі, аднолькавыя грошы атрымалі.

### Малако — яшчэ і традыцыя

Ірына Сямёнаўна ШУТКО з вёскі Бакшты здае малако

амаль усё жыццё. Хоць цяжка, але адмаўляцца ад каровы пакуль не збіраецца.

— Малако ў мяне свежэе, тлустасць высокая, а плаціць дзяржава мала, — дзеліцца Ірына Сямёнаўна. — Вось бы «падвязаці» кошт за літр хачя б да булкі хлеба...

Жыхарка гэтай жа вёскі Алена АГРЭНІЧ будзе толькі аб адным — жылі б паблізу дачнікі, малако больш выгадна было б прадаваць ім. «Але дзякуй і за тое, што прыязджаюць і забіраюць наш прадукт малаказборшчыкі — бо на хутар не кожны б паехаў».

З сакавіка гэтага года закупачны кошт малака павысіўся да 2555 рублёў за літр. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Малаказборшчык Павел БЕЛЬСЬКІ і жыхарка вёскі Бакшты Алена АГРЭНІЧ.

## ПАСЛЯ ВЫСТУПЛЕННЯ «МС»

# Справа тонкая...

У нумары «МС» за 22 жніўня г.г. быў надрукаваны артыкул «Знос — справа тонкая», дзе змяшчаўся крытычны водгук старшыні Ветрынскага сельскага Савета дэпутатаў Полацкага раёна Аляксандра Свержа ў дачыненні да некаторых нормаў Указа № 100 «Аб мерах па ўдасканаленні ўліку і скарачэнні колькасці пустуючых і старых дамоў у сельскай мясцовасці» (ад 23 лютага 2012 г.).

на зямлі і добраўпарадкаванні тэрыторыі. «На нарадзе са старшынямі сельвыканкамаў Полацкага раёна, якая адбылася 4 верасня г.г., была праведзена дадатковая вучоба па растлумачэнні дзеяння нормаў Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 лютага 2012 г. № 100 «Аб мерах па ўдасканаленні ўліку і скарачэнні колькасці пустуючых і старых дамоў у сельскай мясцовасці», а таксама праведзена абмеркаванне артыкула «Знос — справа тонкая».

...Старшыням сельскіх выканаўчых камітэтаў Полацкага раёна ўказана на безумоўнае выкананне заканадаўчых актаў. Разам з тым Віцебскім аблвыканкамам дадатоўна накіравана пісьмо старшыням раённых выканаўчых камітэтаў аб прыняцці вычарпальных захадаў па забеспячэнні патрабаванняў укасаў кіраўніка дзяржавы, у тым ліку Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 23 лютага 2012 г. № 100, і па адладжанні неабходнага ўзаемадзеяння паміж выканаўчымі камітэтамі і судамі, — гаворыцца ў адказе.

## Ёсць пытанне

# Прадпрыемальніцкая дзейнасць на ўласным участку

Днямі ў рэдакцыю патэлефанаваў Ігар Дзмітрук з Маладзечна. Наш чытач жыве ў гэтым горадзе ў індывідуальным жылым сектары, побач з адным вельмі актыўным суседам. Паводле слоў спадара Дзмітрука, сусед па участку вечна нешта вырабляе: кляпая, свідруе і г.д. Бывае, што раманту легкавую машыну чужым людзям або нават майструе нейкую мэблю пад заказ... Ці мае права сусед гэтым займацца на сваім участку?

— Зараз дазваляецца выкарыстоўваць зямельныя ўчасткі, што былі дадзены грамадзянам для будаўніцтва і абслугоўвання жыллага дома, і для прадпрыемальніцкай дзейнасці, — патлумачыў гэту сітуацыю старшыня Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Беларусі Георгій КУЗНЯЦОУ. — Разам з тым, каб пачынаць такую прадпрыемальніцкую дзейнасць, трэба спачатку зварнуцца ў мясцовы выканкам па адпаведны дазвол. Усё залежыць ад таго, чым канкрэтна на участку займаецца ваш сусед, ці не парушаюцца пры гэтым адпаведныя нормы пражывання іншых грамадзян.

Калі рашэнне аб ажыццяўленні індывідуальнай прадпрыемальніцкай дзейнасці выдаецца на участку жыллага сектара, то выканкам абавязкова павінны ўлічваць два фактары: па-першае, каб гэта не было прамысловай вытворчасцю, а па-другое, каб у выніку прадпрыемальніцкай дзейнасці на гэтым участку і побач не парушаліся санітарныя, экалагічныя, пажарныя і іншыя нормы і патрабаванні.

Звычайна мясцовыя ўлады без праблем выдаюць падобныя дазволы, калі размова ідзе аб прыродных промыслах, іншай рамеснай дзейнасці, а таксама датычыцца аказання паслуг адпачынку на тэрыторыях аграздзіі і г.д.

Што ж да канвертаў рамонту легкавых аўтамашын, масавага вырабу аконных рам ці мэблі, то такая дзейнасць ужо можа падпадаць пад класіфікацыю дробнай прамысловай вытворчасці. Акрамя таго, такія актыўныя прадпрыемальніцкая дзейнасць абавязкова пачне парушаць санітарныя нормы жыцця суседзяў. Прадрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ.

## ЭКСПЕРЫМЕНТ

# Мабільныя замест стацыянарных

На Віцебшчыне праходзіць эксперымент па медыцынскім абслугоўванні жыхароў аддаленых маленчкіх вёсачак — у фельчарска-акушэрскіх пунктах і брыгадах «хуткай дапамогі» паралельна. Апошня, як было задумана, у перспектыве моцна замяніць тыя сельскія стацыянарныя медыцынскія ўстановы, якія загрузаны па мінімуму.

Нагадаю, што падчас эксперыменту, які распачаўся мінулым летам, у першую чаргу планавалі вывучыць, ці задавальняе новым узроўнем медыцынскай дапамогі мясцовыя жыхары. Эксперымент вырашылі прывесці ў Пастаўскім раёне, дзе няма далёкіх вёсачак з малой колькасцю насельніцтва: 100-200 чалавек у зоне абслугоўвання ФАП. Планавалася ў трох-чатырох зонах паралельна перавесці насельніцтва на мабільнае абслугоўванне.

— Наогул у сістэме аховы здароўя, сацыяльнай сферы эксперыменты не праводзяцца. Тое, што робіцца, — гэта прадуманыя і эканамічна абгрунтаваныя захады, якія дазваляюць павялічыць даступнасць аказання медыцынскай дапамогі і рацыянальна выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія выдаткоўваюцца з бюджэту для патрэб сістэмы аховы здароўя, — расказавае начальнік упраўлення аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама Юрый ДЗЯРКАЧ. — Сёння ў Віцебскай вобласці ў параўнанні з іншымі абласцямі самая вялікая колькасць насельніцтва пунктаў — каля 6,6 тысячы. Гэта значна больш, чым у іншых рэгіёнах краіны. Таму, калі не, патрэбны зусім іншыя падыходы, чым, напрыклад, у Мінску, Брэсцкай, Гродзенскай абласцях. Калі ў некалькіх населеных пунктах усяго 100-150 жыхароў, там не зусім мэтазгодна ўтрымліваць медыцынскую ўстанову. Таму мы павінны забяспечыць яе замену, знайсці іншую форму медыцынскіх паслуг. Але пры гэтым трэба паклапаціцца, каб якасць медыцынскай дапамогі не пагоршылася. Адзін з варыянтаў — аказанне дапамогі ўрачэбнымі амбулаторыямі з выкарыстаннем медыцынскага транспарту...

У гэтым плане на Віцебшчыне ўжо напрацавана вельмі шмат «хуткай дапамогі». Нагадаю, у абласным цэнтры дзейнічае прадпрыемства, якое вырабляе «хуткія» і іншыя аўто спецыяльнага прызначэння на базе аўтамабіляў вядомых брэндаў. Летас было агучана, што 88 машын будуць закуплены для патрэб медыцыны Віцебшчыны. І гэтыя «бальніцы на колах», аснашчаныя па апошнім слове тэхнікі, могуць аператыўна прыехаць у глыбінку — туды, дзе няма ўрачэбнай амбулаторыі або ФАПа.

Увогуле ж у Віцебскай вобласці пакуль што не спяшаюцца зрываць установы аховы здароўя, якія працуюць у глыбінку. — Закрылі толькі адзін ФАП, але пры гэтым адкрылі ўрачэбную амбулаторыю, — кажа Юрый Дзярках. — Пакуль мы не ідзем на тое, каб пачаць знішчаць медыцынскія абслугоўвання. Мы павінны падрыхтаваць дастойную замену ў сістэме аказання медыцынскіх паслуг. А потым можна пазатпапамянаць колькасць устаноў. Галоўнае, каб насельніцтва не пакутавала, каб людзі былі задаволены. Акрамя гэтага, выкарыстоўваюцца і вопыт сезоннага перафарміравання ложкаў у стацыянарнае.

На зіму логі мяняюць прызначэнне і становяцца ложкамі сястрынскага догляду. І на іх «зімуюць» пахільныя людзі: ледача і аднаўляюць сілы.

Аляксандр ПУКШАНСКІ, Шаркаўшчынскі раён.

## ЗВАРОТ У РЕДАКЦЫЮ

# Нават калі добра, то хочацца лепш

Татцяна ЛАЗОЎСКАЯ

У горад Стоўбцы, што на Міншчыне, мяне прывяла скарга. Пенсіянеры вуліц імя Варашылава, Зялёная, Сацыялістычная, Цітова і завулка Сацыялістычны патрабуюць «у бліжэйшы час навесці парадак у наступных пытаннях». А спіс гэтых пытанняў доволі важкі — больш за 10 пунктаў.

Маўляў, непадалёку ад магазіна «Гаспадарчыя тавары» ліквідавалі рынак. А там можна было набыць садавіну і гародніну танней, чым у іншых гандлёвых пунктах. Патрабуюць тэзішчы насельнікі прадаваць свежую і жывую рыбу, наладзіць гандаль у раёне вакзала малочнымі прадуктамі і хлебам, бо, аказваецца, калі людзі пасля 17 гадзін вяртаюцца з работы, гэтых вырабаў ужо няма на прылаўках. Яшчэ адзін ультыматум — аднавіць работу аптэкі на чыгуначным вакзале з яе ранейшым забяспячэннем. Акрамя таго, пенсіянерам вайшайнаваных вуліц цяжка пераходзіць мост, перакінуты праз чыгуначную пуці. Не задавальняе іх і работа медыцыны. На ўчастку № 3 няма тэрэпэўта, а маладога ўрача-неўрапатолага накіравалі на курсы павышэння кваліфікацыі. Акрамя таго, мясцовая медыцына навазвае шмат платных паслуг, «хаця ва ўсіх нас 2-3-я групы інваліднасці». Турбуюцца пенсіянеры і аб тым, што ў райцэнтры скарачаюцца прадпрыемствы і арганізацыі, а людзям няма дзе працаваць, зарплата вельмі нізкая, няма і 1,5 мільёна. Разам з тым, чытуго: «Мы ўсе супраць будаўніцтва ліцейнага хэжа на філіяле Мінскага матарнага завода. У нас і так вялікая анкалагічная захваральнасць, паколькі з-за няправільна разлічанай «кружы вятроў» усё бруд ад вытворчасці ідзе на новы мікра-раён, дзе жывуць маладыя сем'і з малымі дзеткамі. Завулка Сацыялістычны ў закінутым стане, няма ніводнага аўтобуса на рэйсу, каб дабрацца да новых могілак.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



Леанід ЛАХМАНЕНКА

Старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў Міхаіл Савановіч на гэтай пасадзе працуе апошнімі днямі — на нядаўнім парламенцкім выбарах ён быў абраны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання. Напярэдадні складання паўнамоцтваў у гарадскае наш карэспандэнт сустрэўся з Міхаілам Савановічам.

— Міхаіл Фёдаравіч, спачатку прыміце нашы віншаванні з выбараным дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Ці не сумна развітвацца з гарадскім Саветам?

— А я і не развітваюся. З гарадскага мяне, спадзяюся, застаюцца дзельныя і канструктыўныя адносіны. Я ж абраны ад Мінска, тут жывуць мае выбаршчыкі, і з імі буду паастаянна сустрэкацца, выконваючы іх наказы. А як тут без удзелу гарсавета і дапамогі гарвыканкама? — Чым вам асабіста запомнілася нядаўня выбарчая кампа-

# «ДАДЗЕНАЕ ВЫБАРШЧЫКАМ СЛОВА ТРЭБА ТРЫМАЦЬ»

Міхаіл САВАНОВІЧ:

ня і якія высновы вы зрабілі для сабе на будучыню?

— Яно ў першую чаргу ўзбагаціла мяне новым досведам: палітычным, грамадзянскім, чалавечым. Я ў чарговы раз пераканаўся ў тым, што палітыка, мякка кажучы, не заўсёды чыстая справа. Мае асобныя канкурэнты на працягу ўсёй кампаніі мэтаанакіравана палівалі мяне газэты ў інтэрнеце, распаўсюджвалі розныя плёткі і чуткі. Потым, калі прадставілася магчымасць, я спытаў у прадстаўніка аднаго з кандыдатаў у дэпутаты: навошта вы хлусіце, публікуеце няпраўду пра мяне? Адказ быў цікавы: дык гэта ж палітыка!

Яшчэ ў чарговы раз пераканаўся, што трэба абавязкова трымаць дадзенае выбаршчыкам слова, не абіцаць таго, што не ў стане выканаць, даводзіць пачатае да канца. Мушу заўважыць, што я балатаваўся ў дэпутаты па Кальварыйскай выбарчай акрузе №104. Акруга вялікая, няпростая і часткова добра не знаёмая — некалі выбраўся дэпутатам Мінскага гарадскога Савета па Кальварыйскай акрузе № 37. Там людзі мяне добра ведаюць, і з імі рэгулярна бацьбуся і буду бацьчыца ўжо як дэпутат Палаты прадстаўнікоў. Дарэчы, у ходзе пераходных перадыбарных сустрэч мяне было выказана шмат заўваг, прэзэнціі, пажаданняў да раённых і гарадскіх улад. Усё вартыя ўвагі і рэальныя ў плане вырашэння наказы, праблемныя пытанні складзены ў асобны план, які будзе наступова рэалізоўвацца.

— Што часцей за ўсё гучала ў вусны і пісьмовых зваротах выбаршчыкаў?

— Прасілі дапамагчы ў вырашэнні жылльвых праблемаў, капітальным рамонце дамоў і кватэраў, распачаць будаўніцтва новых школ, паліклінік, аб'ектаў сацыяльна-культурнага характару, таксама закраналіся пытанні добраўпарадкавання тэрыторыі мікра-раёнаў. Даволі часта ад жыхароў вуліц Бэрута, Сярдзіча, Альшэўскага і іншых гучалі скаргі на дрэнны стан дваровых прыступак, па якіх зімой у галалёд не прайсці бяз рызыкі атрымаць траўму. Няма было пытанняў наконт стварэння новых аўтастаянак для асабістага аўта транспарту. Яно і зразумела: тэрыторыі вакол жылльвай дамоў мінчан забітыя легкавікамі.

— І якім вам бацьчыца вырашэнне гэтай актуальнай праблемы?

— Я назваў бы яе вельмі зладзёзнай. Часам дзіву даюся таму, як вадзіцель машын па вывазе смецця ў спальных кварталах па май-стэрку лавіруючы паміж шчыльна прыпаркаванымі аўтамабілямі і пры гэтым не сутыкаюцца з імі.

Даходзіць да таго, што кіроўцы гэтага звальнюцца, а моладзь не хоча ісці на іх месца з-за вялікай рызыкі пашкоджанняў нейкаму дарогу іншамарку. Мы ў гарадскае таксама заклапочаны праблемай паркоўкаў, шукаем выйсце. Асабіста мне здаецца, што мы будзем вымушаны ісці па прыкладзе заходнеўрапейскіх сталіц, пераймаць іх досвед. Некалі мы разам з тагачасным мэрам Мінска Міхаілам Паўлавым вывучалі ў Вене і пытанне арганізацыі аўтастаянак. Аказалася, там усё паркуйкі платныя, у тым ліку і каля дома, дзе жыве ўладальнік машыны. Не ведаю, наколькі своечасова ўкараць гэты досвед у нас, але, думаю, не абясыцца без будаўніцтва новых паркінгаў, у тым ліку з доп-левым удзелам насельніцтва. Каб чалавек меў там уласнае месца. Такі падыход дазволіў бы частко-

ва вырашыць праблему загрузанасці двароў машынамі.

— Што вам разам з дэпутатамі гарсавета ўдалося зрабіць, чым вы ганарыцеся, і смела можаце запісаць у свой актыв?

— Старшыня Мінскага гарадскога Савета я працаваў параўнальна нядоўга — недзе два з паловай гады. Але і гэты тэрмін дастатковы, каб здзейсніць нешта карыснае, пакінуць добры след. Галоўны здобытак у тым, што, дзякуючы сумеснай і зладжанай рабоце гарсавета і Мінгарвыканкама наша сталіца, нягледзячы на шматлікія праблемы, няўхільна развіваецца, прыгажэе, становіцца ўсё больш камфортнай і зручнай для людзей. Паглядзіце, як непазавальна змяніліся вуліца Маякоўскага, праспект Дзяржынскага, раз-дэходзіць да таго, што кіроўцы гэтага звальнюцца, а моладзь не хоча ісці на іх месца з-за вялікай рызыкі пашкоджанняў нейкаму дарогу іншамарку. Мы ў гарадскае таксама заклапочаны праблемай паркоўкаў, шукаем выйсце. Асабіста мне здаецца, што мы будзем вымушаны ісці па прыкладзе заходнеўрапейскіх сталіц, пераймаць іх досвед. Некалі мы разам з тагачасным мэрам Мінска Міхаілам Паўлавым вывучалі ў Вене і пытанне арганізацыі аўтастаянак. Аказалася, там усё паркуйкі платныя, у тым ліку і каля дома, дзе жыве ўладальнік машыны. Не ведаю, наколькі своечасова ўкараць гэты досвед у нас, але, думаю, не абясыцца без будаўніцтва новых паркінгаў, у тым ліку з доп-левым удзелам насельніцтва. Каб чалавек меў там уласнае месца. Такі падыход дазволіў бы частко-

будаваліся ўскарайкі Мінска. Вельмі спадзяюся, што 7 лістапада будучы дзядзены ў эксплуатацыю тры новыя станцыі метро. Заслуга нашага Савета і ў тым, што сёння школьнікі маюць права бясплатнага праезду ў гарадскім транспарце. Гэта ініцыятыва нашых дэпутатаў была падтрыманна кіраўніком дзяржавы. Без перабышвання, здабыткам гарсавета я лічу захаванне даплат настаўнікам і медыцынскім работнікам з гарадскога бюджэту — нягледзячы на спробу адной уплывовай рэспубліканскай структуры ліквідаваць гэты матэрыяльны дадатак да іх невысокіх зарплат. Настаўнікі былі, ёсць і будуць апарай мясцовай улады ў кожным рэгіёне, кожным гарадку, пасёлку. А медыкі? Іх самааддана праца заслугоўвае безумоўнага заахвочвання. (Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

# «ДАДЗЕНАЕ ВЫБАРШЧЫКАМ СЛОВА...»

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

Два гады таму гарсавет на сесіі зацвердзіў комплекс захадаў па рэалізацыі 336 праблемных пытанняў і наказаў. Найбольшая колькасць зваротаў датычылася зноў жа работы служб жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання дваровых тэрыторый, арганізацыі тых жа паркоўкаў. На другім месцы была праблема будаўніцтва і рамонтна жылля, зносу старых збудаванняў, адсялення людзей, работы транспарту. Значная частка праблемных пытанняў і наказаў ужо вырашана поўнаасцю ці часткова.

Станоўчым у плане ўмацавання дэпутацкай дысцыпліны было прыняцце ў свой час рашэння прэзідыума Мінскага гарсавета аб усталяванні адзінага дня прыёму дэпутатамі сваіх выбаршчыкаў — першы панядзелак кожнага месяца. Акрамя гэтага, усе дэпутаты рэгулярна прымаюць грамадзян у сваіх выбарчых акругах у іншыя дні — у залежнасці ад абставін, сітуацыі, неабходнасці сустрэцца з людзьмі. Аднак прыём па панядзелках вытрымліваецца абавязкова. Гэта я лічу важным прывілам унутранага жыцця Савета.

**— А што не здолелі выканаць?**

— Калі казаць аб наказах, то ў асноўным тое, што патрабуе фінансавання ў вельмі значных аб'ёмах, не адразу пад'ёмных нават для сталічнага бюджэту. Гэта рэканструкцыя і будаўніцтва аб'ектаў аховы здароўя, транспартнай інфраструктуры, устаноў адукацыі, культуры, сацыяльнай сфэры.

У арганізацыйным плане нам не ўдалося задзейнічаць патэнцыял мінчан для развіцця паўнацэннага самакіравання ў канкрэтных жылых масівах. Ці, інакш кажучы, наладзіць эфектыўную дзейнасць органаў тэрытарыяльнага самакіравання. Нагадаю, Мінск, у адрозненне ад іншых рэгіёнаў, мае толькі адзін узровень Саветаў — гарадскі. Для гарсавета гэта вялікая праблема ў сэнсе ахопу сваім уплывам усёй тэрыторыі сталіцы. Таму ўзнікла ідэя стварэння камітэтаў тэрытарыяльна-грамадскага самакіравання. Каб самі жыхары вырашалі пэўныя мясцовыя праблемы сваімі сіламі: бралі на сябе добраўпарадкаванне двароў, пляцовак для дзяцей, пад'ездаў, работу з дзецьмі і падлеткамі на месцы жыхарства, правядзенне грамадска-палітычных, фізкультурна-аздраўленчых і культурна-масавых мерапрыемстваў і г. д. Гарсавет усяляк пераконваў мінчан актывней уключыцца ў працэс сама-

кіравання. Тое-сёе атрымалася. Але далёка не ў той ступені, як задумвалася. Хаця са свайго боку мы імкнёмся заахвочваць людзей. У прыватнасці, кожны жывёны праводзім агляд-конкурс сярод камітэтаў. Пераможцы заахвочваюцца грашовымі прэміямі. Але спецыфіка работы камітэтаў у тым, што яны дзейнічаюць на грамадскіх пачатках, працуюць у іх людзі добраахвотна, у вольны час, што стварае сур'ёзныя праблемы. Я прышоў да высновы, што дзейнасць камітэтаў трэба падтрымаць на заканадаўчым узроўні. Паспрабуя ініцыяваць гэта ў парламенце. Магчыма, варта дазволіць мясцовым уладам узмацніць матэрыяльную і тэхнічную падтрымку камітэтаў. Прыцягваць да работы ў іх маладых актывістых пенсіянераў: ваенных і міліцэйскіх адстаўнікоў.

**«Здабыткам гарсавета я лічу захаванне даплат настуўнікам і медыцынскім работнікам з гарадскога бюджэту — нягледзячы на спробу адной уплывовай рэспубліканскай структуры ліквідаваць гэты матэрыяльны дадатак да іх невысокіх зарплат.**

— Мінск імкліва пашыраецца. Новабудулі ўжо выйшлі за кальцоў дарогу. Кватэры сёння здаюцца больш прасторныя і зручныя па планіроўцы, але воль праблема — няма вакол

магазінаў з элементарным наборам прадуктаў харчавання і спажывецкіх тавараў. Як будзе ліквідавацца гэта адставанне ў развіцці інфраструктуры?

— Сёння ў новых мікрараёнах, не пасрэдна ў жылых дамах, прадугледжаны плошчы пад невялікія крамы, каб яны былі ў крокавай даступнасці для людзей. Аднак многія з такіх гандлёвых пунктаў стаяць пустыя — прадпрыемальнікі не спяшаюцца выкупаць гандлёвыя плошчы. На гэта ёсць шэраг аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын. Ускладняюць сітуацыю часам і самі жыхары новых дамоў. Адны скардзяцца на тое, што побач няма ніводнай крамы, іншыя — што крама ў доме перашкаджае ім нармальна жыць і адпачываць.

Скажу больш: у новых мікрараёнах не хапае таксама дзіцячых садкоў, школ, аб'ектаў сацыяльна-культурнага прызначэння. Сёння ўжо няма зроблена, каб мінімізаваць гэту сітуацыю. Штогод у сталіцы будуюцца 4-5 дзіцячых садкоў, адкрываюцца новыя паліклінікі, узводзяцца школы. Думаю, з часам праблема будзе канчаткова вырашана.

**— З якім настроем вы ідзяце на новае месца працы ў Палату прадстаўнікоў?**

— З настроем працаваць, у тым ліку і на карысць маіх выбаршчыкаў-мінчан. А работы, калі меркаваць па заданых, якія стаяць перад новым складам парламента, будзе шмат.

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

Патлумачу, што ўсе згаданыя вуліцы знаходзяцца ў раёне чыгуначнага вакзала. Выйшайшы з электрычкі, пераадолюю перакідны мост. Сапраўды, для пажылога чалавека, каб на яго падняцца, патрэбны фізічныя высілки. І тым не менш без гэтага пуцпавода ніяк не абыйдзецца, бо інтэнсіўнасць руху цяжкіх вагонаў вялікая: пасажырскія, хуткасныя, грузавыя саставы імчаць за мяжу, у адваротным напрамку — у Расію. Па-другое, гэты мост узводзіла чыгунка. А зрабіць падземныя пераходы на кожнай чыгуначнай станцыі ці вакзале, якіх сотні ў Беларусі, проста немагчыма фінансава.

Побач з вакзалам — невялікі хлебавод з фірмовай крамай «Вікторыя». Купляю свежы бохан. Як сцявядрае прадавец, вельмі смачны, без ніякіх дабавак і разрыхліцеляў, нават мінчане ахвотна яго набываюць. Каля аўтастанцыі абсталяваны невялікі рынак: у сярэдзіне — прамысловыя тавары, абапал — прадуктовыя прылаўкі з бульбай, цыбуляй, часнаком, яблыкамі, памідорамі, буракамі, морквай. А вось апткі і ашчаднай касы тут, каля вакзала, сапраўды няма.

— У раёне чыгуначнага вакзала пабудавалі новую гасцініцу. Тут плануецца і ашчадная каса, і аптэка, ды іншыя паслугі. Мяркую адкрыць яе да канца гэтага года — расправіць старшыня Стаўбцоўскага райвыканкама Уладзімір Місько. — Наогул жа ў горадзе 7 аптэк, у тым ліку і камерцыйныя. Калі чалавеку належыць зніжка на лекі, то ён атрымае яе ў дзяржаўнай аптэцы.

Разам з тым, кіраўнік раёна адзначаў, што хоць сацыяльныя стандарты ў медыцыне і выконваюцца, але ўрачоў не хапае. Але гэты недахоп імкнучы перакрываць

за кошт спецыялістаў-пенсіянераў, а хтосьці працуе і на паўтары стаўкі. Што датычыцца гандлю, то ў раёне райспажывсаюз займае толькі 29%, астатні — прыватны. У райцэнтры адкрыты тры рынкі, у тым ліку і прыватны, дзе можна купіць усё неабходнае: гародніну, садавіну, мясныя вырабы, кураціну, яйкі, свежамарожаную рыбу, а таксама адзенне, абутак, пральныя сродкі ды іншы «рэквізіт». А вось рынак насупраць магазіна «Гаспадарчыя тавары» сапраўды давляюся закрыць.

— Згодна з рашэннем райвыканкама, у нас адведзены спецыяльныя месцы для гандлю. А гэты пункт утварыўся стыхійна. З-за месцаў нават узніклі бойкі. Бо ехалі суды гандляваць не толькі мясцовыя насельнікі, але і жыхары блізкіх населеных пунктаў, напрыклад, тых жа Баранавіч, — наогул, у раёне добра развіты гандаль розных формаў уласнасці: кааператыўнай, дзяржаўнай, прыватнай, дзе ёсць усё неабходнае па розных цэнах. А свежую рыбу перыядычна прывозіць рыбгас «Альба» Нясвіжскага раёна ў спецыяльна адведзенае месца каля рынку «Лебедзь». Гэта ж сезонны гандаль. А вось свежамарожаную марскую прадукцыю можна набыць без праблем у кожным камерцыйным павільёне.

Акрамя ўсяго, у горадзе дзейнічае гандлёвы цэнтр, дзе ёсць і прадукты харчавання, і прамысловыя тавары. Працуюць фірмовыя крамы Стаўбцоўскіх мясакамбіната, птушкафабрыкі «Колас», Дзяржынскага агракамбіната. Але ўсё ж пажылым людзям з вышэйпералачанымі вуліцамі, хацелася б, каб побач з домам, у адным месцы, былі пункты, дзе можна зрабіць неабходныя пакупкі, набыць лекі, заплаліцца за камунальныя паслугі, адрамантаваць абутак. Іх зразумець можна — здароўе не дазваляе працяглых вандроўкаў. Разам з

тым, усё гэта патрабуе немалых капіталаўкладанняў. А бюджэт раёна не гумовы.

— У Стаўбцах 49 працэнтаў вуліц з ясячана-граўітным пакрыццём. Усе адразу немагчыма заасфальтаваць. За кошт раённага бюджэту купілі грэйдар і два разы на месяц падсыпаем дарогі, засыпаем выбоіны. У мінулым годзе заасфальтавалі вуліцу Зялёную. У дачыненні завулка Сацыялістычны я неаднаразова тлумачыў: мы не можам цяпер яго добраўпарадкаваць. Але гэта не значыць, што мы яго не збіраемся асфальтаваць. Справа ў тым, што па гэтым завулку праходзіць каналізацыя ад філіяла Мінскага маторнага заводу, дзе плануецца пабудова ліцейнага вытворчасці. Як толькі будзем ведаць пра перспектывы, то адразу прыёмем рашэнне і па завулку, — адзначае Уладзімір Місько.

Толькі сёлета на добраўпарадкаванне стаўбцоўскіх вуліц затрачана больш за 6 млрд рублёў, яшчэ каля 400 млн сабралі прадпрыемствы на закупку тратуарнай пліткі.

Два гады таму да новых могілак праклалі тратуарную дарожку, правалі асвячленне, каб зручна было туды дабрацца. Паўз іх ходзіць рэйсавыя аўтобусы, але там няма аўтобуснага прыпынку. Ненадлёўку ў хуткім часе пачне будавацца новы мікрараён, сёлета там выдзелілі каля 400 ўчасткаў для ўзвядзення індывідуальнага жылля. Магчыма, праз год-другі там з'явіцца прыпынак. Гэта будзе прадугледжана ў плане развіцця горада.

А які жа ў Стаўбцах наокал працоўных месцаў, няўжо сапраўды няма кожна ўладкавацца, бо прадпрыемствы і арганізацыі закрываюцца, як пішуць пенсіянеры, а на заробкі — не працуюць?

Афіцыйна ў раёне зарэгістравана 97 беспрацоўных. У той жа час налічваецца больш за тысячу рабочых месцаў.

## ЗАЛАТЫЯ, СЯРЭБРАНЫЯ, САПФІРНЫЯ...

**Не перастае прыемна здзіўляць Тумілавіцкі сельсавет Докшыцкага раёна — у пытанні крэатыўнай прапаганды сямейных каштоўнасцяў: наладзілі свята для 12 сямейных пар, якія сёлета адзначаюць юбілей сумеснага жыцця.**

Аўтарам цікавай ідэі стала Валяціна Наско, кіраўнік спраў Тумілавіцкага сельвыканкама. І раней работнікі мясцовага органа ўлады не за бывалі віншаваць сем'і з круглымі гадавінамі іх шлюбаў. Але часцей за ўсё рабілі гэта з выездам на дом — у гасцях у «маладых». Цяпер жа было вырашана павіншаваць сем'і з запрашэннем у абрадоваў залу. Ахвотна і без асаблівых праблем дапамагалі здзейсніць гэта супрацоўнікі раённага ЗАГСа. І высветлілася, што сёлета аж 17 пар святкуюць гадавіны вяселля. На свята прыбыла большасць з іх — 12 сямейных пар.

Безумоўна, самай ганаровай сярод усіх пар была «залатая»: муж і жонка Аркадзь Іванавіч і Ніна Дзянісаўна Пяцко. Як і паўстагоддзя таму, яны распісаліся — праўда, у кнізе змяняльных дат і падзей. А «фарфоравая» пара — Аляксандр Іванавіч і Таццяна Аркадзеўна Кажамачонкі — з'яўляюцца... зяцем і дачкой «залатых» мужа і жонкі. «Залатых» маладожонаў з юбілеем сямейнага жыцця павіншваў старшыня мясцовага сельвыканкама Дзям'ян Варанковіч.

«Вядома, былі на свяце і сямейны вальс, і шампанскае, і пацалункі пад заклікі «Горка!» — такія ж страсныя, як калісьці!

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

## «МАЛОЧНЫ» СКЛАДНІК...

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

— Калі малако было таннейшым, людзі здавалі па 5-7 літраў і яшчэ некалькі літраў суседзям раздавалі. Цяпер стараюцца здаць усё, што ёсць, — распавядае прадпрыемальнік Эдуард Асіповіч. — Таксама дзяржава даплачвае за кожны літр 95 рублёў. Усё гэта накіравана на стымуляванне насельніцтва, таму, заўважаем, людзі менш здаваць не сталі, і гэта радуе.

Сапраўды, трымаць карову і здаваць малако насельніцтва сёння не супраць, вось толькі ахвотных становіцца менш — вёска старэе, вымірае... Але ёсць сем'і, якія заахвочваюць «малочныя» сямейныя традыцыі.

— Мае бацькі заўсёды трымалі дзевяць каровы, таму і мы не ўяўляем, як гэта — быць без гаспадаркі, — дзеліцца жыхарка вёскі Манькаўшчына, маці чацвярых дзяцей Святлана ШЧАСНОУСКАЯ. — Зараз я ў водпуску па доглядзе дзіцяці, таму лішняя капейка не перашкоды.

Летам здавала па 40 літраў малака за дзень, вось і набягла каля 2,5 мільёна за месяц.

На Валожыншчыне адзначаюць: маладыя сем'і пачынаюць набываць кароў.

— Будуюцца для моладзі аграгарадкі з добрай сацыяльнай інфраструктурай. Але



Малаказборшчык Павел БЕЛЬСКІ кожную дзесцяць дзён бярэ пробы малака на тлустасць.

ж у хлечку каля дома можна паставіць хіба толькі граблі і рыдлёўку! — кажа з жалем Марына Іода. — Калі будзем дом на вёсцы, то ён павінен быць сапраўдным вясковым — з добрымі гаспадарчымі пабудовамі: для ўтрымання каровы, для захоўвання сена. Яшчэ б зямлі паболей. І ахвотнай бы моладзь трымала тых жа кароў. Быў бы стымул шанаваць сваю малую радзіму, сваё працоўнае месца, пускаць карані...

біцца добрага збору і добрай здачы малака — каб усе бакі засталіся зацкаўленымі. Вось і сёння сабраліся на невялікім скодзе і прадпрыемальнік Эдуард Асіповіч, і старшыня Яршэвіцкага сельскага савета Волга Шчасная, і мясцовыя малаказдатчыцы.

— Важны крок — пастанянае ўдасканаленне калектывнага дагавора, які заключенае паміж прадпрыемальнікам і насельніцтвам, — дадае Марына Аляксандраўна. — Вось і зараз прапаўнаём унесці важны пункт: гаспадар, які здаў малака з антыбіётыкамі, будзе цалкам кампенсаваны шкоду. На сёння адна сапаваная бочка — гэта палова кошту каровы (каля 4 мільёнаў рублёў). Бо менавіта наяўнасць антыбіётыкаў — праблема для «малочнай» справы ва ўсім свеце. Калі ў першыя месяцы працы антыбіётыкі ў малаце маглі сустракацца, то апошні выпадак адбыўся толькі ў лютым. Тым не менш гэтае пытанне заўсёды будзем трымаць на кантролі. Як і ўсю «малочную» справу.

**Фота аўтара. Яршэвічы — Бахшты — Манькаўшчына. Валожынскі р-н.**

## ПАЎМІЛЬЯРДНЫ КАНТРАФАКТ

**Партыю дзіцячага дэмісезоннага адзення амаль па ўмільярда рублёў затрымалі апераўтыўнікі Шчучынскага райаддзела міліцыі пры падтрымцы калег з Дзяржаўнаіспецкі.**

Адзёнка знаходзілася ў салоне аўтамабля «Форд Элаксіс», які быў спынены на дарозе Мінск—Гродна. Кіроўца, індывідуальны прадпрыемальнік са сталіцы, не змог прад'явіць дакументы на тавар, заявіўшы, што ён быццам прывезены два гады таму з Расіі. Аднак польскія лэйблы на рэчах наводзяць на думку, што яны трапілі ў Беларусь не з усходу, а з захаду — без мытных пляцовак. Лёс «левага» адзення вырашыць суд, паведальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС Гродзенскага аблвыканкама.

**Барыс ПРАКОПЧЫК.**

## Розум і грошы

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)**

У раёне развіваюцца хуткімі тэмпамі гандаль і паслугі: тут узводзяць шмат сучасных аб'ектаў прыдарожнага сэрвісу. Напрыклад, каля вёскі Салтанаўка будуюцца драўляныя дамкі для адпачынку і рэстаран, наводзяцца парадка на возеры і гэтак далей. Інвестыцыя ацэньваюцца ў мільярды беларускіх рублёў. Таксама Дзмітрый Гобараў паведаміў дэпутатам пра вялікі праект, які цяпер на стадыі прапароўкі. На вялізнай тэрыторыі будзе ўзведзены сучасны забаўляльны парк — культурнае месца адпачынку, дзе будзе тысячы працоўных месцаў. Інвестыцыі — 75 мільёнаў еўра.

— Мы абавязаны стварыць умовы для вядзення бізнесу, — лічыць кіраўнік Магілёўскага раёна.

**Хто валодае інфармацыяй...**

Кіраўнік ААТ «Магатакс» Віктар МАЦІЕВІЧ расказаў дэпутатам пра поспехі свайго прадпрыемства. Укараненне новых тэхналогій у тэкстыльную вытворчасць дазволіць у наступным годзе скараціць плошчы, на якіх базуюцца «Магатакс», на 40 тысяч квадратных метраў, што даць вялікую эканомію.

Таксама Віктар Маціевіч лічыць вельмі важным складнікам жыццывання на сучасным рынку інфармацыя (напрыклад, пра развіццё бізнесу ў асноўных канкурэнтаў — у Кітаі і Расіі), якая патрэбна для таго, каб шукаць сваё месца і нішу. Напрыклад, яшчэ некалькі гадоў таму ўсе пераарыентаваліся на натуральныя тканіны, але рост цен на бавоўну вярнуў папулярнасць штучным тканінам — новым і якасным. «Магатакс» выйграў у тым, што набыў універсальнае абсталяванне, якое дазваляе працаваць на

любой сыравіне. Мадэрнізацыя вытворчасці і сучасныя метады ў вядзенні бізнесу дазваляюць прадпрыемству паказваць добрыя вынікі, эфектыўна развівацца.

**Свабодная эканамічная зона «Магілёў»** сёлета адзначыць сваё дзясцігоддзе. Яе кіраўнік Аляксей Якаўлеў расказаў дэпутатам пра дзейнасць зоны і яе перспектывы. Больш за паўсотні рэзідэнтаў, 9 замежных краін, прыкладна мільярд долараў інвестыцый, аб'ёмы і экспарт павялічваюцца.

Для ўсіх выступленіяў на сесіі былі характэрныя такія асаблівасці, як мінімум лічбаў і агульных слоў, перавага канкрэтных прыкладаў. Аляксей Якаўлеў адзначыў некалькі прадпрыемстваў СЭЗ. Напрыклад, «Мебелайн» — мэблевую вытворчасць з трыма сотнямі працоўных месцаў. «СІЛ Экструзія» вырабляе ПВХ-профілі для вокнаў пад гандлёвай маркай «Манблан», а інвестыцыі ў гэту вытворчасць склалі некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў.

У вобласці ўвогуле назіраецца рост інвестыцый. Але выдаткаваны мільёныя долараў — гэта яшчэ не ўсё. Кіраўніцтва вобласці падкрэслівае, што замежныя ўкладанні — мэблевую вытворчасць з трыма сотнямі працоўных месцаў. «СІЛ Экструзія» вырабляе ПВХ-профілі для вокнаў пад гандлёвай маркай «Манблан», а інвестыцыі ў гэту вытворчасць склалі некалькі дзясяткаў мільёнаў долараў.

**Разумныя выйграюць**

Што датычыцца інавацыі — новых ідэй, якія з'яўляюцца асновай для эфектыўнай вытворчасці і паспяховага бізнесу, то ўлады найперш спадзяюцца на супрацоўніцтва з вытворчасцю ўніверсітэтаў Магілёва. Практыка сведчыць: лепей адчуваюць сябе тры прадпрыемствы, якія ўзяліся за новыя ідэі, увасобілі іх у інавацыйную прадукцыю, якую сёння патрабуе само жыццё.

**Генеральны дырэктар ЗАТ «Тэхнапарк «Магілёў» Васіль МАЛАЧКОУ** лічыць, што ва ўніверсітэты трэба вярнуць прадпрыемальніцкі дух, і няхай туды прыйдуць разам з прамысловымі буйнымі бізнесменамі. Васіль Малачкоў з трыбуны сесіі «расклаў па паліцах», як з сырой ідэі атрымліваецца паспяховае прадпрыемства. Гэта нялёгка шлях, а самы небяспечны перыяд — пачатковы, так званая «даліна смерці», дзе няма даходаў, а ёсць толькі выдаткі. У такі час інаватарам патрабуюцца дапамога, і яна не павінна быць разавай акцыяй.

— Гэта павінен быць нібыта пажыўны бульён — асяроддзе, у якім маглі б развівацца людзі і ідэі, — лічыць кіраўнік тэхнапарка. — Галоўны рэсурс інавацыйнага бізнесу — гэта чалавек, які ператварае свае веды ў паспяховае бізнэс. Разумныя пачынаюць і выйграюць!

У тэхнапарку падтрымліваюць інавацыйны бізнэс, і ёсць ужо няшмат добрых прыкладаў. Аднак трэба развівацца далей: таму Васіль Малачкоў прапанаваў пашырыць тэхналагічны парк ад будынка да цэлай тэрыторыі — сучаснага гарадка інаватараў.

Аднак такія захады патрабуюць яшчэ і падтрымкі іншага шталту:

— У грамадстве трэба прасоўваць ідэалогію поспеху, — перакананы Васіль Малачкоў. — Не «кулі латарэйны білет і выйграй», а «прыдумай і ажыццяві». Інаватары і паспяховыя бізнесменны павінны стаць героямі!

Прапановы выступаюўцаў зноўдуць сваё адлюстраванне ў рашэннях сесіі. А Уладзімір Панцюхоў вырашыў дадаць у яго яшчэ адзін важны пункт: старшыням гарадскіх і раённых Саветаў дэпутатаў прапанаваць прыцягнуць у свой рэгіён адзін інавацыйны праект і пасадзейнічаць яго рэалізацыі.



Святлана ШЧАСНОУСКАЯ з малодшым сынам Мацвеем чакаюць калі і да іх прыедзе малакавоз.

## АДХОДЫ ПЕРАЎТВАРАЮЦА... У ДАХОДЫ

**У Віцебскай вобласці актыўна ўкараняюцца новыя тэхналогіі ў сферах збору, перапрацоўкі і ўтылізацыі адходаў. Шэрагам прадпрыемстваў вобласці атрыманы ліцэнзіі Міністэрства прыроды на выкарыстанне адходаў і іх прымяненне для вырабу прадукцыі. У абласным цэнтры адным з прадпрыемстваў на тэрыторыі свабоднай эканамічнай зоны «Віцебск» ствараецца вытворчасць па перапрацоўцы адходаў руберойду. Прадугледжваецца таксама стварэнне вытворчасці па перапрацоўцы зношаных шын.**

Адпаведнай пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (ад 05. 03. 2008 года № 333) быў вызначаны пералік аб'ектаў для здабычы газу з адходаў. Маюцца на ўвазе буйныя палігоны цвёр-

дых камунальных адходаў (магутнасцю больш за 150 тысяч тон за год). Між іншым, ва ўсёй Віцебскай вобласці ёсць толькі адзін такі палігон — у Віцебску. Разам з тым, які адзначаюць у аблвыканкаме, пры наяўнасці інвестара здабыча газу можа ажыццяўляцца і на іншых, менш магутных, палігонах. Напрыклад, летась была пачата рэалізацыя інвестыцыйнага праекта (інвестар са Швецыі) на палігоне ў Оршы. Сёлета ў стадыі завяршэння рэалізацыі аналагічнага праекта той жа фірмой на палігоне цвёрдых камунальных адходаў Віцебска: ужо пакладзены трубы для збору звалачнага газу, будуюцца падмурак пад устаноўку для турбіны, дзе газ будзе спальвацца і ператварацца ў электрычную энэргію.

Праблемы са зборам смецця ёсць не толькі ў буйных населеных пунктах, але і ў глыбінцы. Збор адходаў у сельскіх населеных пунктах праводзіцца ў адпаведнасці са схемамі абыходжання

з камунальнымі адходамі, зацверджанымі райвыканкамамі. Наладжана сістэма збору з тэрыторыі кожнага сельсавета, уключаючы населеныя пункты. Вываз адходаў з невялікіх населеных пунктаў робіцца з дапамогай тэхнікі замасаваных гаспадарак. За парушэнне правілаў збору адходаў і эксплуатацыі аб'ектаў іх пахавання арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі прыцягваюцца да адміністрацыйнай адказнасці. Таксама прыродаахоўнымі службамі праводзіцца работа па выяўленні несанкцыянаваных звалак у населеных пунктах. Сёлета толькі за першыя дзевяць месяцаў экалагамі выяўлена 800 несанкцыянаваных звалак, выдадзена 428 прадпісанняў на іх ліквідацыю, складзена 576 адміністрацыйных пратаколаў. На вінаватых накладзена штрафнаў на агульную суму каля 163,4 мільёна рублёў. Несанкцыянаваныя звалкі ліквідаваны.

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

**МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ**  
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдана Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

**Заснавальнікі:** Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда»

**Галоўны рэдактар** КАРЛЮКЕВ

## «БЕЛАРУСКАЯ ГЕНЕТЫКА АРЫЕНТАВАНА НА ПРАКТЫЧНЫЯ ЗАДАЧЫ»

**НАУКОВАЯ канферэнцыя «Генетыка і біятэхналогія XXI стагоддзя: праблемы, дасягненні, перспектывы»** праходзіла ў рамках X з'езда Беларускага таварыства генетыкаў і селекцыянераў на базе Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі. Мерапрыемствы прымеркаваны і да 100-годдзя нараджэння заснавальніка Беларускай генетычнай школы, акадэміка Мікалая Турбіна.

Усяго ў Беларусь на навуковы форум прыехалі навукоўцы і спецыялісты з Расіі, Украіны, Казахстана, Польшчы і Латвіі.

— Мікалай Турбін — гэта чалавек, які фактычна заклаў асновы навуковай генетыкі ў Беларусі. А сёння мы ўжо выйшлі на салідны міжнародны ўзровень — большасць даследаванняў праходзіць на малекулярным узроўні, праводзяцца працы ў галіне генетыкі раслін, жывёл, мікраарганізмаў, чалавека. І ўсе даследаванні, лічу, могуць зрабіць значны ўнёсак у народную гаспадарку нашай краіны — гэта дапамога селекцыянерам, якія працуюць з раслінамі і жывёламі, медыцыне для дыягностыкі розных спадчынных захворванняў, беларускаму спорту ў адборы перспектывных спартсменаў і г. д., — расказаў «Звяздзе» дырэктар Інстытута генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі Аляксандр Кільчэўскі.

Па яго словах, сёння інстытут мае добрае сучаснае абсталяванне, а ў генетыку прыходзяць маладыя таленавітыя навукоўцы. Што тычыцца навуковых адкрыццяў, то Аляксандр Уладзіміравіч выказаўся пра гэта вельмі асцярожна:

— Ці ёсць нейкія сенсацыйныя адкрыцці? Ведаеце, я заўсёды баюся сенсацыі, бо ёсць небяспека пустага стрэлу. Нам не столькі патрэбны сенсацыі, колькі паслядоўная праца ў многіх кірунках, якая арыентавана на задачы народнай гаспадаркі. Калі раней генетыка часта папракалі, што яны далёкі ад жыцця, то зараз гэта цяжка зрабіць: мы стараемся працаваць непасрэдна з практыкай, дзе нашы веды запатрабаваны.

Але пра адзін цікавы праект «Звяздзе» расказаў яго расійскі калега, **Віктар ДРАГАЎЦАУ**, акадэмік **РАСГН**, **галоўны навуковы супрацоўнік Аграфізічнага інстытута РАСГН**:

— Мы зараз з Аляксандрам Кільчэўскім падрыхтавалі і абмеркавалі мегапраект: як рэзка паскорыць селекцыю і пачаць вельмі хутка ствараць магутныя гатункі. Кошт гэтага мегапраекта — 30 млн еўра, і ён ужо ўхвалены Камітэтам па навуцы і высокіх тэхналогіях Дзярждумы Расіі.

Праўда, па словах Віктара Аляксандравіча, гэтыя грошы пакуль не выдзелены — зараз вядуцца перамоў з Міністэрствам сельскай гаспадаркі Расіі. Калі не атрымаецца, то прыйдзецца звяртацца ў фонды Саюзнай дзяржавы ці СНД.

— У краінам выпадку можам звярнуцца ў Азіяцка-Ціхаакіянскае эканамічнае супрацоўніцтва. Бо ў іх толькі за 2011 год колькасць галадаючых павялічылася на 40 млн чалавек. І для іх самае галоўнае — новая зялёная рэвалюцыя, новыя гатункі, каб выратавацца. А мы ведаем, як гэта рабіць, мы ўжо заклалі першыя эксперыменты. Я вам так скажу: сёння ў свеце няма нічога бліжэй да новай зялёнай рэвалюцыі, чым мінскі, новасібірскі і санкт-пецярбургскі інстытуты!

Па словах Віктара Драгаўцава, калі праект будзе рэалізаваны за свае грошы (а не за заходнія гранты), то ён стане працаваць у Беларусь і Расію:

— Можна будзе прымаць заказы ад любых краін і выконваць іх. Усе алгарытмы і праграмы будуць закрыты, а гатункі будзем рабіць на заказ.

**Павел БЕРАСНЕЎ.**

## ДТЗ З УДЗЕЛАМ ГРУЗАВІКОЎ

Незвычайнае дарожна-транспартнае здарэнне з трагічным завяршэннем адбылося ў Бешанковіцкім раёне. Паблізу вёскі Паручні каля дзесяці гадзін вечара ад аўтамашыны «МАЗ» падчас руху адчэпілі разгрузны шнэк, з якім сутыкнулася сустрэная грузавая аўтамашына «Вольва». Вадзіцель апошняй, жыхар Лепеля 1967 года нараджэння, у выніку ДТЗ загінуў. 41-гадовай кіроўца «МАЗа» з месца здарэння ўцёк, але быў затрыманым супрацоўнікамі міліцыі ў ходзе ўведзенага плана «Перахоп».

**Аляксандр ПУКШАНСКІ.**

# ХЛЕБ НАШ НАДЗЁННЫ...

Мільёны хрысціян пачынаюць кожны новы дзень з малітвы «Ойча наш», у якой просяць нябеснага заступніка і пра тое, каб ён не пакінуў іх без хлеба — сімвала жыцця. Хлеб, які пяклі нашы продкі, быў жытні. Яго цёмны колер нагадваў парэпаны цяжкай працай сялянскія рукі, а непаўторны водар быў своеасаблівым эліксірам радасці беларуса ад калыскі да труны. Адны з першых крокаў па пераходзе на фабрычны хлеб былі зроблены ў гады калектывізацыі. Для таго, каб «заахвоціць» аднаасобніцаў да ўступлення ў калгас, прадстаўнікі ўлады разбілі каміні хатніх ручных жорнаў. У майё бабুলі Марылі Вашчанка, шацёра з адзінаццаці дзяцей якой памерлі ад голады і хвароб, у 20-я гады мінулага стагоддзя камунары разбілі хатні млын, але і разбітыя круглыя камяні, так падобныя на хлебныя караваі, захоўваліся ў хаце як найвялікшая святыня...

Яшчэ пасля Вялікай Айчыннай вайны беларускія сяляне працягвалі выпякаць уласны хлеб. Бабуля, выпалішы печ, пасылала нас, малых, за аерам і вельмі злавалася, калі мы затрымліваліся, бо толькі печ, якая «пшыкае», калі ў яе пірснуць вадой, здатна прыгатаваць сапраўдны хлеб. А потым нашы бабুলі адшлі ў лепшы свет, сувязь пакаленняў перарвалася, цаліна дала таннае збожжа, кожны раённы цэнтр займаў уласны хлебазавод, і наш жытнёвы каравай «адляцеў у вырай»... Але што такое фабрычны хлеб? Вось як пра яго пісаў Адам Багдановіч у «Маіх успамінах»: «Але няма нічога больш нясмачнага, чым фабрычны хлеб. Гэта стандарт, нешта нахштальт хлебнай алеаграфіі (спосаб шматфарбай літаграфіі, у гэтым кантэксце — выраб аднолькавых, пазбаўленых адметнасці прадмета». — А. В.), цалкам пазбаўлены індывідуальнасці, своеасаблівыя смакавыя адценняў, у якіх усё характэрна». Назвы кампанентаў, з якіх складаецца сучасны хлеб, цыкла пералічыць на пальцах абедзвюх рук, і большасць з іх дадаецца не для павышэння якасці, а для павышэння цаны. Таму давайце паспрабуем, карыстаючыся парадамі Нікіфароўскага, вырабіць хлеб нашых продкаў у хатніх умовах.

Для пачатку трэба вызначыцца з мукой. Жытняя мука бывае трох гатункаў: сеяная



«обдирная і обойная». Назвы двух апошніх гатункаў даю на рускай мове, таму што на беларускаму яны перакладаюцца адным словам — шатраваная, але розніца паміж імі істотная. «Обойная» мука змяшчае на 12-15% больш абалонак і алейнага слоя зерня, а значыць, якраз яна самая карысная для здароўя. Рошчэнай (закваскай) могуць быць альбо дзікія, альбо хлебная-карныя дрожджы. Як зрабіць дзікай? Трэба ўзяць 150 г мукі, 20 г добрага мёду і 150 г цёплай вады (таксама добраі). Некаторыя гаспадыні рацяць замест вады выкарыстоўваць бірозавік, таму — эксперыментуйце! Муку для насычэння кіслародам абязжэваю трэба прасяць. Усе інгрэдыенты перамяшайце ў місцы або рондалі, накрывь накрывкай (не надта шчыльна) і пакінуць у цёплым месцы на 48 гадзін. Калі пачнецца працэс броджэння і верх цеста пачынае, гэта значае, што пачалі выпрацоўвацца ўласныя дрожджы. Цяпер дабавім у цеста, якое забрадыла, 280 г мукі і 150 г цёплай вады. Добра перамяшам, накрывем і пакінем у цёплым месцы яшчэ на суткі. Цеста павінна падняцца. Цяпер аддзелім 200 г, а з астатняга зробім суухую рошчэну. Да аддзеленага цеста дабавім 550—600 г мукі і калія шклянкі цёплай вады, каб атрымалася густое цеста. Перамяшам яго і пакінем у цёплым месцы яшчэ на 12 гадзін. Цеста зноў падымецца. Потым, каб запаволіць працэс броджэння, перанясем цеста на двое сутак у больш халоднае месца з тэмпературай каля 10 градусаў. Калі любіце больш кіслы хлеб, можна прытрамаць пабелю. У нас атрымаецца каля кілаграма цеста. Аддзелім ад яго невялікі кавалачак, пакладзем у шклянкі слоік, накрывем і паставім у халодзільнік для наступнай выпечкі. Але варта памятаць, што аддзеленую рошчэну трэба рэгулярна «падкармліваць» мукой, вадой і мёдам або цукрам. Цеста гатова для выпячання. Калі яно не надта густое, можна дадаць мукі і добра замесіць. Соль — на смак, але памятайце, што нашы продкі выпякалі хлеб без солі. Як мы бачым, працэс прыгатавання цеста на дзікіх дражджах даволі працяглы, і яго можна паскорыць, выкарыстаўшы хлебнаякарныя дрожджы.

Дзе выпякаць? Калі ёсць печ — выдатна! Добры варыянт — электрычная хлебная печ.

## Кулінарная Энцыклапедыя Мікалая Нікіфароўскага



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Толькі варта набыць такую, дзе ёсць праграма замеса цеста і выпячання хлеба з жытняй мукі ці з мукі грубага памолу. Можна выпякаць і ў духоўцы. Зараз у продажы ёсць формы для выпячання, у крайнім выпадку можна і на блюсе. Духоўку разам з бляхай прагрэем да 45 градусаў, потым бляху змажам алеем, пакладзем сфармаванае ў «каўбаскі» цеста і паставім на 30 — 40 хвілін для падыходу. Для павышэння вільготнасці пад ТЭН паставім бляшанку з гарачай вадой. Калі цеста падымецца, тэмпературу павялічым да 120—150 градусаў і будзем выпякаць гадзіны дзве. Увесь час сочыць за працэсам! Калі скарынка стане жаўцэць, духоўку выключым, праз хвілін 15 дастанем хлеб, пакладзем на абрус і дадзім астыць. Смачна есць! Памятайце, што толькі ў эксперыментах вы знойдзеце найлепшы вынік.

А зараз з астатняй рошчэны зробім сухія дрожджы. Да 600 г рошчэны падсыплем 500 г мукі і будзем замешваць да атрымання густога цеста, якое потым дробна парэжам на засцеленую паперай бляху і на 2-3 гадзіны паставім у духоўку (пры тэмпературы 30-50°C). Потым дрожджы здрабнім у блендэры, перасыплем у шклянкі слоік, закрывем накрывкай і будзем захоўваць у сухім цёмным месцы. Калі вам спатрэбіцца рошчэна, вазьміце 100 г сухіх дражджэй, дадайце 100 г цёплай вады і пастаўце на двое сутак у цёплае месца, потым дадайце 100 г мукі, 50 г цёплай вады і пакіньце ў цёплым месцы яшчэ на суткі. Потым выкарыстоўвайце па прызначэнні. Паспехаў!

Шаноўныя чытачы, а ці спрабавалі вы выпякаць хлеб у хатніх умовах? Падзяліцеся сваімі рэцэптамі. Будзем чакаць.

**Аляксандр ВАШЧАНКА.**

**Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.**

## 3 нагоды

# ІНШАГА НЕ ДАДЗЕНА

Сярод некаторых пісьменнікаў, бадай, ужо звычайка стала скардзіцца на тое, што няма ў іх належных умоў для творчай працы. Асабліва такія крыўды гучаць з вуснаў тых, хто па професіі не з'яўляецца філолагам. Маўляў, каб не трэба было спяшацца ў навукова-даследчую ўстанову ці за станок, то такое напісаў бы... Хай бы Львом Талстым не стаў, але да Максіма Горкага наблізіўся б. Самае дзіўнае, што некаторымі літаратарамі нешта падобнае прамаўляецца на поўным сур'ёзе. Хочаш — смеяйся, а хочаш — плач. Бо як не будзе старца пераканаць, што галоўнае ўсё ж талент, а таксама працалюбства, гэта нічога не даць.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

З вуснаў жа Мікалая Чаргінца такія скаргі ніколі не гучалі, хоць ніхто яму гэтых умоў не ствараў. Сёння, як і ў гады малодасці, пра-ранейшыма на працы з ранку да позняга вечара. Рабочы дзень у яго па-ранейшаму не нармаваны. Дый у гэтым нічога незвычайнага не бачыць. Даю прывык так працаваць. Рабоче — работа, а творчасці — толькі вольны час.

Так было, калі пачынаў службу ў міліцыі. Дый пазней, займаючы адказныя пасады, часта выкарыстоўваў для творчасці выхадныя дні, а то і праводзіў за пісьмовым сталом ночы. Калі ж гаварыць аб водпусках, дык іх у яго, па сутнасці, ніколі і не было. Афіцыйна яны, вядома, афармляліся, але і ў час іх таксама абязжэваю нешта пісаў. Дый цяпер піша.

Такіх людзей звычайна называюць працалюбімі. Прытым кожны ўкладае ў гэтае слова той сэнс, які яму бліжэй. Адны захапляюцца такой нястомнасцю, апантанасцю, іншыя ледзь не асуджаюць. Маўляў, усю работу ўсё адно не пераробіш, навешта гэтак не шкадаваць сябе, неахвільна. Аднак падобнае свяржэнне ні ў якім разе неглыба аднесці да творчай працы. Ніхто ж за пісьменніка і ніколі ягоных твораў не напіша. Менавіта тых, якія можа напісаць толькі ён сам, а не хтосьці іншы. Калі бачыш у літаратуры сваё прызнанне, ніколі не давай сабе палёгі.

Памятаў пра гэта Мікалай Іванавіч і тады, калі з 1984-га па 1987 год быў у

не на два тамы з паловай. На жаль, свет убачыла толькі трэцяя частка ад напісанага, паколькі ўмяшаўся Галоўліт, у задачы якога на той час уваходзіла вырашчаць, што можна абнародаваць, а што трапляла пад паняцце «дзяржаўная тайна». Наконт ж падзей у Афганістане абмежаваны існавалі вельмі строга. Таму і атрымалася так, што ў «Тайне Чорных гор» ледзь не ўсё, непасрэдна звязанае з дзеяннем савецкіх войскаў у гэтай краіне, было знята. У творы засталася толькі ты старонкі, якія тычыліся невялікага падраздзялення Валянціна Фаменкі. Дарэчы, гэта не выдуманая літаратурны персанаж, а герой, спісаны, як той казаў, цалкам з натуры. Мука Мікалай Чаргінца нават

Афганістане, непасрэдна ўдзельнічаў у многіх баявых аперацыях, быў ранены, кантужаны. Усё адно ў самых далёка не творчых абставінах знаходзіў хоць крыху часу, каб даведаць паперы свае самай запаветнай думкі. Хоць на першым плане для яго было нават не гэта. Рэгулярна, пачынаючы з першых дзён свайго знаходжання ў гэтай краіне, вёў дзённікі. Праўда, не ў іх традыцыйным разуменні, калі робіцца разгортнуты запісы, даецца ацэнка некаторым падзеям, асобным людзям, іх паводзінам. Проста запісваў, здавалася б, самае звычайнае. Напрыклад, тое, калі і ў які час выйшлі на чарговае заданне, калі дасягнулі пэўнага населенага пункта. Занатоўваў, як сустраўся з афганцамі, даведаўся толькі і тое... На такой хвіліне ўступілі ў бой... Вынікі гэтага бою... І гэтак дзень за днём, тыдзень за тыднем, месяц за месяцам...

Паступова ў яго нарадзілася задума рамана, першапачаткова названага «Чорныя горы». Пазней яна змянілася, твор стаў называцца «Тайна Чорных гор». Работа, вядома, патрабавала шмат настойлівасці, хоць да гэтага яму было не прывыкаць. «Чорныя горы» нарадзіліся ў перапынку паміж баімі. Калі-ніколі нават пры літары ці свечцы. Размясціўшыся ў агоце ці ў бліндажы, паклаўшы на калені блаконт, запайваю старонку за старонкай.

Месяцы настойлівай, напружанай працы прывялі да з'яўлення аб'ёмнага рамана, які «цягнуў», калі яго параўнаць са звычайным творам гэтага жанру, ці

Савецкага Саюза Аляксандру Якаўлеву як свайго сябра. Паведаваў яму, што Мікалай Іванавіч напісаў раман пра афганскія падзеі. Якаўлеў, трэба аддаць яму належнае, пайшоў насустрач. Сказаў, каб Сяўрук пазваніў у Галоўліт аднаму з тых, ад каго ў такіх выпадках залежала, друкаваць ці не друкаваць твор, а калі друкаваць, то ў якім выглядзе. Сяўрук так і зрабіў.

— Таварыш генерал-лейтэнант, — звярнуўся ён пры Мікалаю Іванавічу да таго, хто быў на другім канцы провада. — Якаўлеў папрасіў нічога не скарачаць. А яшчэ сказаў, што Чаргінца Афганістан ведае лепш, чым усё мы разам.

Калі ж «Сыновья» выйшлі ў выдавецтва «Мастацкая літаратура» асобнай кнігай, Мікалай Чаргінца амаль увесь ганарар пераў у фонд на ўзвядзенне помніка на цяперашнім Востраве Слэз у Мінску. Ганарар быў вялікі, таму грошы, што засталіся, пайшлі на закупку для б'льшых афганцаў-інвалідаў халадзільнікаў, тэлевізараў і іншай бытавой тэхнікі. Да ўсяго набыў Мікалай Іванавіч сем тысяч асобнікаў гэтай кнігі і падарыў рэчным афганцам, якія загінулі, у першую чаргу іх маці.

У гэтага рамана аказаўся па-сапраўднаму шчаслівы лёс. Упершыню выдадзены вялікім для Беларусі тиражом у 180 тысяч асобнікаў. «Сыновья» пазней былі перакладзены на многія мовы, у тым ліку і на мовы далёкага замежжа. Дарэчы, днёмі раман выйшаў у РВУ «Літаратура і Мастацтва» па-беларуску, што лішні раз сведчыць на карысць таго, наколькі ён запатрабаваны. У 1990 годзе «Сыновья» былі адзначаны сярэбрам медалём імя Аляксандра Фадзеева, а ў 1995-мы — залатым медалём і міжнароднай Літаратурнай прэміяй імя Валянціна Пікуля.

Усяго ж Мікалаем Іванавічам створана больш як сорак мастацкіх твораў, ён аўтар некалькіх кінасцэнарыяў і спектакляў. Безумоўна, справа не ў колькасці. Галоўнае, што гэта высокамастацкая літаратура. Вялікай папулярнасцю карыстаюцца ў чытачоў, былі высока ацэнены крытыкай раманы «Вам — заданне», «За секунду до выстрела», што склалі дылогію, «Приказ № 1», «Тайна Овального кабинета», «Илоты безумия» і многія іншыя. Калі выдавецтва «Харвест» некалькі гадоў назад пачало выпускаць новую серыю «Угольняны розсыск», каменне ж, яно звярнулася да творчасці Мікалая Чаргінца. У гэтую серыю увайшлі ўсе раманы, на той час неапублікаваныя, а таксама ўжо выдадзеныя, найбольш папулярныя. Гэтыя кнігі не залежваюцца на паліцах магазінаў,

кожнае новае выданне нязменна запатрабавана, пра што яскрава сведчаць зачытаных экзэмпляры ў бібліятэках.

Аднак Мікалай Чаргінца вядомы не толькі як пісьменнік. Не менш вядомы ён і як дзяржаўны, грамадскі дзеяч. У лютым 1997 года быў выбраны членам Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і старшынёй Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, а ў снежні 2000 года быў паўторна выбраны на гэтую пасаду. Узначальваў і камісію Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі па пытаннях знешняй палітыкі. З рабочымі і дзелавымі візітамі наведваў больш як 70 краін свету.

Цяпер Мікалай Іванавіч узначальвае Саюз пісьменнікаў Беларусі, адначасова з'яўляецца і сустаршынёй Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы. Гэта ён стаў ініцыятарам сустрэчы пісьменнікаў з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Лукашэнкам, значэнне якой цяжка пераацэніць. У прыватнасці, па даручэнні кіраўніка дзяржавы для літаратуры заплававона пазеадзі па абласцях. Зроўлена гэта для таго, каб пісьменнікі маглі пазнаёміцца з жыццём працоўных калектываў, наведваючы прамысловыя прадпрыемствы і СВК, пагутарыць з людзьмі. Падчас паездкі было шмат уражанняў. Несумненна, што з цягам часу некаторыя з іх лягуць у аснову мастацкіх твораў.

Дзякуючы Мікалаю Чаргінцу Саюз пісьменнікаў Беларусі зноў стаў творчай арганізацыяй, якую найперш цікавяць пытанні творчасці, развіцця літаратуры. У прыватнасці, ямаўла ўжо зроблена па падтрымцы маладых талентаў. У 2012 годзе ўпершыню ўстаноўлены стыпендыі 11 маладым пісьменнікам. У наступным годзе мяркуецца гэты спіс пашырыць. Падзей ў літаратурным жыцці стаў выпуск серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі». З'явілася і яшчэ адна бібліятэка — «Сучасная фантастыка». Рэгулярна выдаюцца кнігі і ў абласных аддзяленнях СПБ, а таксама ў Мінскім гарадскім аддзяленні, якім у гэтым кірунку робіцца асабліва шмат.

Рубцоўна пашацца, добра працуюцца, калі не згасае творчае натхненне. Яго ж Мікалаю Іванавічу не займаць. Ён з тых, хто смела можа сказаць: нам гады — паўбяды. І ў свае 75 Мікалай Чаргінца поўны планаў, застаецца гэтым ж аптэмістам, жыццёлюбом, які і раней.

Новым паспехаў Вам, дарэгі Мікалай Іванавіч! Доўгіх і доўгіх яшчэ гадоў жыцця!

**Алесь МАРЦІНОВІЧ**

## Траты каля Перунова Моста

Ранкам паблзу вёскі з такой назвай у Чарвёньскім раёне работні мясцовага лясгаса праводзілі земляныя работы. І знайшлі прадметы, падобныя на тратылавую шашкі.

У в/ч 5448 была пададзена заяўка на размініраванне. На месцы вайскоўцы ўстанавілі, што ў трох драўляных скрынях сапраўды знаходзіцца тратылавая шашкі часоў Вялікай Айчыннай вайны. Іх налічылі ажно 291 штуку. Знойдзеныя боепрыпасы былі знішчаны.


## Загінуў у траншэі

На тэрыторыі прыватнага падворка ў вёсцы Пацёўшчына Мінскага раёна ўвечары адбыўся няшчасны выпадак: чалавек засыпаўся зямлёй.

— Пры высвятленні абставін здарэння было ўстаноўлена, што 37-гадова грамадзянін, індывідуальны прадпрыемальнік, праводзіў на сваім прыватным участку земляныя работы. Вяліся яны міні-экскаватарам. Пры раскопцы траншэі глыбінёй два метры і шырынёй паўметра для пракладкі трубаправода адбылося абрушэнне грунту, і работніка, які праводзіў зачыстку траншэі, засыпаўся зямлёй, — па ведамлі ў цэнтры прапаганды і навучання пры Мінскім абласным упраўленні МНС.

Да прыбыцця падраздзяленняў выратавальніцкай мужчынцы дасталі з траншэі мясцовыя жыхары. Бригада хуткай медыцынскай дапамогі канстатавала яго смерць...

**Сяргей РАСОЛЬКА.**



**Международный Резервный Банк**  
ОАО «Международный резервный банк»  
220075, г. Минск, пер. Промышленный, 11  
тел./факс: (017) 299 69 00, тел. (017) 299 69 02  
e-mail: info@irb.by

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 октября 2012 г.**  
ОАО «Международный резервный банк»  
(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт пояснительной записки	на 01.10.2012 г.	на 01.10.2011 г.
1	2	3	4	5	6
<b>1 АКТИВЫ</b>					
1	Денежные средства	1101		1 728,7	1 408,3
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102			
4	Средства в Национальном банке	1103		2 015,5	142,8
5	Средства в банках	1104		37 257,4	10 840,4
6	Ценные бумаги	1105		375,9	
7	Кредиты клиентам	1106		41 260,8	17 376,0
8	Производные финансовые активы	1107			
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		1 978,2	798,8
11	Имущество, переданное для производства	1110			
12	Прочие активы	1111		2 500,5	1 608,4
13	ИТОГО активы	11		<b>87 117,0</b>	<b>32 174,7</b>
<b>14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
15	Средства Национального банка	1201		-	-
16	Средства банков	1202		13 167,1	3 102,9
17	Средства клиентов	1203		3 834,6	798

«ГАРАЧЫ» 287 17 41

ІЛЬГОТА ПА ЗЯМЕЛЬНЫМ ПАДАТКУ ДАЕЦЦА ТОЛЬКІ ПА МЕСЦЫ ЖЫХАРСТВА

Жыхарка Гомеля набыла летам кватэру ў Мінску, якая сама патлумачыла, «па стане здароўя і каб быць бліжэй да дзяцей».



Жыллё. Гэтая грамадзянка мае таксама ўласнасць кватэры ў Гомелі, дзе і зарэгістравана пастаянна па месцы жыхарства з 3 сакавіка 1981 года.

вага кодэкса Рэспублікі Беларусь, права на льготу за зямельны ўчасткі, прадастаўленыя фізічным асобам, маюць пенсіянеры па ўзросце, інваліды першай і другой групы і іншыя непрацаздольныя фізічныя асобы пры адсутнасці рэгістрацыі па месцы жыхарства працаздольных асоб.

Пыталнік

На станцыі Муляраўка сыду...

Паваяная рэдакцыя! Задаюся пытаннем: калі мой родны горад Петрыкаў будзе адпавядаць свайму статусу раённага цэнтру?

акалічнасці, мы паспрабавалі разабрацца ў сітуацыі: напачатку патэлефанавалі ў Гомельскае аддзяленне Беларускай чыгункі, і потым па дамоўленасці накіравалі туды згаданы зварот для разгляду.

Кватэрнае пытанне

У доме жыць можна. Ці нельга?

Наша сям'я жыве ў доме старой забудовы. Рамантаваць яго, відавочна, зэнсу няма, бо дом афіцыйна могуць прызнаць прыдатным для пражывання. Хто гэта можа зрабіць і ў якім парадку?

А. Кавальчук, Мінскі р-н. Згодна з дзейным парадкам абследавання стану жылых памяшканняў (пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 7 верасня 1999 г. № 1392), разгляд пытанняў прызначэння жылых памяшканняў прыдатнымі для пражывання або неадпаведнасці іх санітарным і тэхнічным патрабаванням ускладаецца на пастаянна дзейную міжведамасную камісію, якая ўтвараецца раённым ці гарадскім выканаўчым або распарадчым органам.

мяшкання павінна змяшчацца высова аб неадпаведнасці жыллага памяшкання вызначаным для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням і немагчымаці або немагчымаці правядзення рамонтнага з адпаведнасцю аб'яўленаму. Да акта абследавання дадаецца тэхнічны пашпарт жыллага памяшкання са звесткамі аб яго фізічным зносе, а пры неабходнасці — заключэнні праектнай або навукова-даследчай арганізацыі, арганізацыі санітарна-эпідэмічнага нагляду.

Згодна з пастановай Мінжылкамгаса ад 2 мая 2000 г. № 4, фактычны знос (вызначаны дэталёвым абследаваннем у адпаведнасці з тэхнічнымі нарматыўнымі прававымі актамі) каменных жылых дамоў звыш 70%, драўляных жылых дамоў і са сценамі з іншых матэрыялаў — звыш 65%, з'яўляецца падставай для прызначэння такіх дамоў неадпаведнымі санітарным і тэхнічным патрабаванням і непрадатнымі для пражывання.

Віктар САВІЦКІ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2012 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (в миллионах белорусских рублей)

Table with 5 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2012 год, 2011 год. Rows include активы (Активы) and обязательства (Обязательства).



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 октября 2012 г.

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (в миллионах белорусских рублей)

Table with 6 columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, 2012 год, 2011 год. Rows include проценты (Процентные доходы/расходы), комиссии (Комиссионные доходы/расходы), и прочие (Прочие).

И.о. Председателя Правления Г.С.Господарик, Главный бухгалтер И.П.Лыскова

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.



Пастаяннае РАЗВІЦЦЁ! Высокая ЯКАСЦЬ! ДАСТУПНЫЯ ЦЭНЫ!



У панядзелак, 15 кастрычніка, работнікі фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці краіны адзначалі сваё прафесійнае свята. Разам з работнікамі галіны адзначылі гэта свята і працаўнікі беларуска-галаўскага сумеснага прадпрыемства, таварыства з абмежаванай адказнасцю «ФАРМЛЭНД».

ліку шляхам адваротнага осмасу, «вызвалення» ад іонаў, апрацоўваецца ў 6-ступенчым дыстылятары, выпарваецца, кандэнсуецца... Асобную падрыхтоўку праходзіць нават тая вада, якая выкарыстоўваецца для мыцця спецадзення, памяшканняў. Прадпрыемства мае ўсе класы чысціні паветра, пры падчыну яго ў чыстае памяшканне праходзіць трохразова фільтрацыя, на прадпрыемстве, пры пераходзе з аднаго ўчастка на другі, абсталяваны спецыяльнай пераходняй шлюзы; спецыяльнай працоўнай на ім, уво-




Якімі крытэрыямі кіруюцца на прадпрыемстве пры выбары таго або іншага прэпарата для яго выпуску? Як падкрэсліваў галоўны тэхнолаг Адзіліна Яцэвіч, тут у першую чаргу ўлічваюць тое, на колькі забяспечаны аічныны рынак гэтым прэпаратам. А яшчэ маюць на ўвазе пытанні імпартазамынення, а таксама пазуныя рэкамэндацыі Міністэрства аховы здароўя. Такі падыход садзейнічае і добраму збыту выбранага прэпарата.



атрымлівае ад сваіх замежных партнёраў ужо гатовым выглядзе і ў сабе праводзіць толькі кантроль іх якасці і фасуюць... Але жыццё, неабходнасць далейшага развіцця вымушаюць павялічваць дабававую долю тэхналагічнага працэсу. Намала якасць прэпаратаў, што іцпер толькі фасуюцца, намечана купляць у выглядзе грануляту і самім жа іх і таблетаваць. Цяперашні стан вытворчасці, найноўшае абсталяванне, якое набыта ў перадавых замежных вытворцаў, дазваляюць пашыраць долю ўласнай працы ўсё больш і больш. Дарэчы, гэта вядзе і да зніжэння сабекошту гатовай прадукцыі...

Таксама неабходна дадаць: шэраг прэпаратаў на прадпрыемстве, як падкрэслівалі тут, вырабляецца цяпер і па поўным вытворчым цыкле, гэта значыць — ад самага пачатку, пасля закупкі адпаведных субстанцый.

Як ужо згадвалася, «ФАРМЛЭНД» па сутнасці, з'яўляецца замежным прадпрыемствам. На ім, аднак, вядоўле слоў ужо намесніка генеральнага дырэктара па вытворчасці Геннадзя Русіна, прадукцыя ўласна ў працаўнікоў, якія ўласцівы для нашых прадпрыемстваў, тут у дзейнасці традыцыйныя калектывны дагавор, а таксама так званы сацыяльны пакет, які прадугледжвае тыя або іншыя меры стымуляючага характара. Як асабліва адзначаў Геннадзь Леанідэвіч, на прадпрыемстве створаны ўсе ўмовы для забеспячэння прафесійнага росту працаўнікоў і адпаведна павышэння пры гэтым іх заробатнай платы. «Гэта ў інтэрэсах нашага ж прадпрыемства», — падкрэсліваў ён. А яшчэ, вядоўле яго слоў, тут падтрымліваецца высокая працоўная дысцыпліна. І, напэўна, цікава будзе адзначыць такую асаблівасць: на прадпрыемстве дзейнічае не кантрактная сістэма па заключэнні працоўных



Здымкі з фотарэвіва прадпрыемства. УНП 101431475.

Наш фармат

НА ДЗІЦЯЧЫМ «ЕЎРАБАЧАННІ» БЕЛАРУСЬ ВYSTУПІЦЬ ПЕРШЫМ

ДНЯМІ ў Амстэрдаме (Нідэрланды), дзе ў першы дзень Дзімы пройдзе міжнародны дзіцячы песенны конкурс, адбылося лёсаванне ўдзельнікаў. Адкрываць шоу выпала прадстаўніку Беларусі Ягору Жэску з песняй «А мора-мора...». Дарэчы, за 10 гадоў удзелу Беларусі ў дзіцячым «Еўрабачанні» 1-ы старты нумар нашай краіне дастаўся ўпершыню.

Агульны парадак выступленняў юных канкурсантаў з 12 краін выглядае наступным чынам: Беларусь, Швецыя, Азербайджан, Бельгія, Расія, Ізраіль, Албанія, Армения, Украіна, Грузія, Малдова, Нідэрланды. Для трох краін — Азербайджана, Албаніі і Ізраіля — удзел у дзіцячым «Еўрабачанні» стане дэютым.

Дарчы, абедзвух нашых судак на конкурс прадставіць дзятчаты: Расю — масквічка Валерыя Янгальчова, якая летась прадстаўляла на гэтым жа конкурсе Малдову, а Украіну — Насця Петрык, старэйшая сястра Якой, Віка, прывезла 2-е месца з дзіцячага «Еўрабачання-2008».

Як расказала кіраўнік рэспубліканскага дзіцячага конкурсу «Песня для Еўрабачання», прадзюсар тэлеканала «Беларусь-2» Людміла Барадзіна, сьлёта дзіцячага «Еўрабачання» пройдзе пад заклікам «Разбі лёд» — поўная супрацьлегласць леташняму «Запалі агонь». Аднавадна, прыгожая «ледзяная» элементу плянуецца выкарыстаць у афармленні сцэны. Увогуле, арганізатары абядаюць «з невялікай дапамогай маці-прыроды ператварыць увесь Амстэрдаў у адну вялікую зімовую казачную краіну», а на юбілейнае, дзясятая, шоу запрасяць спецыяльных гасцей.

Ці растуць песьні беларускага ўдзельніка Ягора Жэска «А мора-мора...» зімовы лёд, даведаемся крыху менш як праз 1,5 месяца.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОТОВЕЛО»

(г. Минск, проспект Партизанский, 8) СОСТОИТСЯ 23 октября 2012 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8 В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Орган, по решению которого созывается общее собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «МОТОВЕЛО».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении ОАО «МОТОВЕЛО» договора о предоставлении гарантии.

Бюллетени для заочного голосования акционеры получают с 18 по 19 октября 2012 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), под роспись при предъявлении паспорта (для представителей акционеров — паспорта и доверенности).

Акционеры обязаны возвратить заполненные бюллетени для заочного голосования по указанному адресу не позднее 17.00 19 октября 2012 г.

С проектом решений собрания, изменений и дополнений в устав ОАО «МОТОВЕЛО», формой и текстом бюллетеня для заочного голосования акционеры могут ознакомиться с 18 по 19 октября 2012 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО «МОТОВЕЛО», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «МОТОВЕЛО» по состоянию на 16 октября 2012 г. УНП 190017558

Страховой полис формы 2РП 2РН серия ББ № 0225162 страховой компании ОАО «Би энд Би иншуренс Ко» считать недействительным. УНП 190851308

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ АКЦИЙ

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: Явская Елена Григорьевна, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Асаняшева, д. 52, ком. 501. Тел. 200 34 63. Полное наименование и местонахождение брокера: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «Аналитик», 220040, г. Минск, ул. М. Богданова, 153, офис 612. Полное наименование, местонахождение эмитента, акции которого приобретаются: Открытое акционерное общество «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, дом 34. Количество акций, которые намеревает приобрести покупатель: 1 379 (Одна тысяча триста семьдесят девять) простых обыкновенных акций. Максимальная цена, по которой покупатель намерен приобрести акции: 4 000 (Четыре тысячи) бел. рублей. Сроки, форма и порядок оплаты акций: оплата за акции производится в день заключения сделки безналичным расчетом через расчетно-клиринговую систему ОАО «БЕЛСБ» в соответствии с правилами заключения сделок на ОАО «БЕЛСБ» и профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором комиссии. Порядок покупки акций: сделки купли-продажи акций заключаются на биржевом рынке. Адрес, по которому будут заключаться сделки купли-продажи: ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», 213013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а. Дата начала покупки акций: 24 октября 2012 года. Дата окончания покупки акций: 31 октября 2012 года.

МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 16 ноября 2012 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Минском районе

Table with 5 columns: Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5. Columns contain address, area, term, purpose, and price details for various plots in the district.

Table with 5 columns: Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10. Columns contain address, area, term, purpose, and price details for various plots in the district.

Table with 5 columns: Lot 11, Lot 12, Lot 13, Lot 14, Lot 15. Columns contain address, area, term, purpose, and price details for various plots in the district.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 16.11.2012 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 12.11.2012 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет № 364100000223, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Карбышева, д. 13, к. 2, МФО 153001520, УНП 600068187, получатель — Минский районный исполнительный комитет.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из предметов аукциона.

Документы, необходимые для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

- 1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.
3. Копия документа, удостоверяющего личность участника аукциона.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
5. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
6. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
7. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
8. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
9. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.
10. Копия документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении Ивацевичского районным исполнительным комитетом открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

Table with 5 columns: Location, Area, Term, Purpose, Price. Columns contain details for plots in Brestskaya, Ivacevichy, and Chertkova areas.

Аукцион состоится 19 ноября 2012 года в 10 час. 00 мин. в малом зале райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели или юридические лица (лично либо через своего представителя или уполномоченного должностного лица) представляют комиссии следующие документы:

- заявление об участии в аукционе;
копию платежного поручения, заверенную банком, о внесении суммы задатка в размере:
лот № 1 — 36950 (тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, лот № 2 — 36970 (тридцать шесть тысяч девятьсот семьдесят) рублей, лот № 3 — 18043170 (восемнадцать миллионов сорок три тысячи сто семьдесят), лот № 4 — 194740 (сто девяносто четыре тысячи семьсот сорок), лот № 5 — 210550 (двадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей на р/с № 3641100650034 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель платежа — Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, назначение платежа 04002;
гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридиче-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 20.11.2012 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, 4 этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29.

На аукционе выставляются право заключения договора аренды недвижимого имущества:

Лот № 1. Помещение на 2 этаже общей площадью 51,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Карла Маркса, 29, пом. 3, изолированное помещение (помещение связи), срок аренды — 5 лет, начальная цена продажи — 691 200 рублей, размер задатка — 69 120 рублей, целевое использование — размещение офисов, под производственные цели (за исключением вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машин-мест, их частей, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 года № 150 «о некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» (далее — Положение). При установлении коэффициента от 0,5 до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, при расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 2,5.

Документы на участие в аукционе принимаются с 22.10.12 г. по 16.11.12 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.30) по адресу: г. Гродно, ул. Карла Маркса, д. 29, кабинет 302. Документы, поданные после 16.00 16.11.12, не рассматриваются.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения аукциона определены Положением о порядке проведения аукциона по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе:
- перечисляет задаток на субсчет № 3012208530011 в филиале ОАО «Белароббанк», Гродненское областное управление, код 457, УНП 500826554, Гродненский филиал РУП «Белпочта»;
- подает заявление на участие в аукционе;
- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Получив указанные документы:
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- индивидуальный предприниматель — копию свидетельства о государственной регистрации;
- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетельствования. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом аукциона под роспись.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Телефон для справок: (8 0152) 74 61 47, факс (8 0152) 72 31 23.

Самохваловичский сельисполком ПРОВОДИТ ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПОКУПКУ:

АВТОМОБИЛЬ Шкода Октавия Элеганс 1,6 MPI75KW, цвет — серебристый металлик, 2012 года выпуска.

Заявки на участие в процедуре запроса ценовых предложений принимаются в течение 10-ти дней со дня опубликования объявления.

Тел.: 8 017 506 63 39, 8 029 342 16 05. УНП 600052424

ИООО «Кировский пищевой комбинат» ЗАКУПАЕТ ЯБЛОКО

около у населения и организаций. Цена договорная. УНП 70085880

Контактные тел.: 8 (02327) 25 443, 25 510, 107 83 98 (029).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (о проекте строительства жилого дома № 3 (по генплану) «Застройка микрорайона Лошица-9» (1-я очередь)

Информация о застройщике: Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник — четверг — 8.30 — 17.30, пятница — 8.30 — 16.15, обед — 12.45 — 13.30, суббота, воскресенье, государственные праздники — выходной.

Цены на объекты долевого строительства: Стоимость 1м² общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных условий: двухкомнатных квартир — 8 800 000 руб., трехкомнатных квартир — 8 600 000 руб.

Права застройщика на земельный участок подтверждаются решением Мингорисполкома № 770 от 15 марта 2012 г., свидетельством (удостоверением) о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права на него от 21 мая 2012 г. № 500/600-2121. Площадь земельного участка — 0,1830 га. Благоустройство — согласно проектной документации.

Информация о проекте строительства: Цель проекта — строительство многоквартирного жилого дома, в том числе с привлечением к строительству 50% дольщиков из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлению администрации районов г. Минска.

Начало строительства — сентябрь 2012 г., ввод дома в эксплуатацию — апрель 2013 г., благоустройство и озеленение прилегающей территории — 4-й квартал 2013 г. Положительное заключение государственной экспертизы № 168-15/12 от 16.04.2012 г.

Характеристика объекта: Объект — 118-квартирный, 10-этажный крупнопанельный жилой дом серии М111-90 (БС-40) с помещением товарищества собственников и административным помещением, не входящим в состав общего имущества дома. Квартиры, предназначенные для заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков, а также без выполнения работ по внутренней отделке помещений (без наклеек обоев, покраски, обоев, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитаза, ванной и приборов учета воды), без электрической плиты.

Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные перегородки — железобетонные. Перекрытия — железобетонные. Кровля — плоская двухслойная рулонная. Осуха — из деревянного профиля.

Двери — наружные (в квартире) — шифтовые. Отопление — центральное. Электрооснащение — скрытая проводка. Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 18 октября 2012 г. по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 422, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 13 ноября 2012 года включительно. Контактные телефоны в Ивацевичи: (801645) 2-13-69, 2-54-76, 3-00-94.

БАБКА-ЧАРАЎНІЦА

У маладосці мой сябра Іван Іванавіч быў неаблігім спартсменам. У сталым узросце — стаў яшчэ і расказчыкам: келіх-другі «накоціць» і давай распавядаць! Ну вось, напрыклад...

— Былі мы некай на лыжных спаборніцтвах. Арганізатары трасы выбралі — каб складаней, то ўжо і не прыдумаш: пад'ёмы, крутыя спускі... Я на адным з іх, як хлапчук, з лыжня вылезце! Ды каб жа проста паваліўся, а то яшчэ і нагу падкруціў... Да фінішу ледзьве дапоўз... Адуць — у бальніцу завезлі. А там з кожнай гадзінай не лепей — расцяжэнне дактары прызналі, казалі, што трэба ў іх паліжашь.

У чужым горадзе, аднаму... Ноч яшчэ некай перабуду там і. Ходу! Думаў, што далёка зайдзі, а спыніўся, лічы, побач, у парку. Сеў там на лавачку і сяджу, як паленам стукнуты — бо нага ж баліць...

А тут, баць, нейкая бабушка міма ідзе, прыглядаецца, спыняецца, пытае мяне:

— Ты чаго тут мерзнеш? Расказваю ўсё, як ёсць. Тая вочы прыжмурыла — быццам рентгена мяне прасвечала. Выслухала ды і жаха:

— Я тут жыў непадалёк. Калі дакуляўся — вылець. Што мне было рабіць — з горама папалам дакуляўся. У хаце ў яе па баках азіраюся, расправаюся, а бабушка «лекі» рытуе: тры цыбуліны дробна скрышыла, з трыма лыжкамі цукру змяшала, потым гэтую «цудадзейную» сумесь плясь на анучку і нясе, каб той устаў абгарнуць. Цыбуляў...

Смех ды і годзе! Але ж я трымаюся, бо нага баліць і начаваць недзе трэба.

Гаспадыня ж тым часам пакарміла мяне, спаць палажыла. Назаўтра гляджу на нагу і не пазнаю — пухліна спала, боль сцісьшыся. На наступны дзень, як ні дзіўна, стала яшчэ лепш. Я ўжо і дахаты сабраўся, ды тут...

Да бабулі ўнучка прыехала. Зірнуў я на яе... І адразу ж закеўліўся, сказаў гаспадыні, што пабуду яшчэ, што я недалечаны...

Толькі праз тыдзень ад бабулі з'ехаў.

А праз месяц мы з той унучкай вяселле справілі. І што самае цікавае, толькі праз два гады жончына бабуля па скарыце прызналася, што спачатку я спадбаўся... ёй. А ўжо потым яна ўнучку ў госці паклікала.

Ну ці ж не чараўніца?!  
Запісаў К. Карнялюк,  
г. Віцебск.

ПРЫКЛАД, ВАРТЫ ПЕРАЙМАННЯ

...Назіраць за гэтай сямейкай адна асалода. Ну вось уявіце: бацька ідзе наперадзе, а за ім паслухмяна тупаюць дзеці. І не проста ж так, а з усіх сіл капіруючы ваяжжа.

Не дзіва, што хутка натомяцца. Пасядуць тады, параскідаюць у бакі свае маленькія пералончатая лалкі і нібы загарваюць.

Але бацька нават у гэтыя хвіліны не расслабляецца — пільна сочыць за малымі. Раптам нехта з чародкі адаб'ецца, забрыдзе ў траву... Спужаецца... І як зацішыць...

Хто тады на вырुकочу? Ну, вядома ж, ён: выведзе з «зарасляў», а потым, можа, і «выпіша» на першае чысло, як той казаву...

Калі дакладна ў гэтага гусака разгарэлася такое вострае бацькоўскае пачуццё, гаспадары ўжо і не памятаюць. Факт, што гадоў з пятнаццаць ужо ён лепш за любую квактуху высеждае яйкі. Няма роўных яму і ў выхаванні, і ў абароне свайго патамства.

...Павучыцца б гэтаму асобным з мужчын!

Аляксандра Швядко,  
в. Мікелюшчына,  
Мастойці раён.



ЯНЫ БЫЛІ ПЕРШЫМІ

Іншым часам прыходжу да высповы, што беларускім жанчынам даўно трэба ставіць помнікі!

Хоць бы за тое, што захавалі яны беларускую нацыю: пасля таіх войнаў, у голадзе, у холадзе, адны, без мужоў, падымалі і выводзілі ў людзі дзяцей, гадавалі ўнучку.

Зрэшты, у мінулым часе гаварыць пра гэта не выпадае, на жаль, бо сам-насам з малымі пакідаюць жанчын і цяпер. Без вайны... Свае ж мужы... Збягаюць, уцякаюць. Куды? Людзі кажучь: сабакам сена касьціць.

...Некалі, у другой палове мінулага стагоддзя, падаўся гэты рабіць і бацька маёй знаёмкай. Што заставалася маці? Гадаваць, гавараць, ды, каб неж выжыць (у калгасе грошай тады не плацілі), гнаць самагонку: калі — для сваіх патробо, а калі (голад не цётка) яшчэ і на продаж...

Але ж да пары: нехта, мусіць, «стукануў» на яе — данёс начальству. Бо аднойчы (яшчэ і гарэлка астыць не даспела) у хату ўваліўся ўчастковы і дэпутатам сельскага Савета.

— Ну што, Ганна, — скажаў першы, — даставі сваю прадукцыю, аддавай сама, бо ўсё роўна ж знойдзем. Тады горай будзе.

Маці ад жаху аж мову адняло, бо куды ўжо горай? І малыя за ногі яе абнялі, стаяць, калюцца.

Дэпутат, падобна, захацеў напружанасць трохі зняць: добразчыліва так стаў пытацца ў дзяцей, як каторага завуць, па колькі ім гадоў? І нарэшце: «А дзе ж ваш татка?»

Тут старэйшая дачка, ужо памалеўшы, выдала і тое, што ад іншых чула («сабакам сена касьціць»), і тое, што думала сама: у іх на падворку, маўляў, карова ёсць — рагата, вялікая, але сена вей мямка ўжо назапасіла. А вось татка ўсё косьціць і косьціць, хоць сабакка ў іх зусім невялічка.

Засмяяўся госці з гэтых слоў, потым паміж сабой пра нешта пашапталіся, і нарэшце ўчастковы кажа:

— Робім табе, Ганна, апошняе папярэджанне: яшчэ хоць адзін сігнал — і тады ўжо наракай на сябе...

Тая аж вухам не паверыла: няўжо толькі папярэджанне?

— А мае ж вы мужычанкі, — кажа, — а мае ж вы заляценькія... А як жа мне вам аддзакваць?! Анічога ж няма... Дык ж я вам пляшачку з сабой, гэ? Свежанык, толькі што выгнала!

Участковы не стрымаўся — загнуў маючка і з рогатам падаўся з хаты. А вось народны абраннік затрымаўся і бутэльчку ўзяў. Гаспадыня яшчэ закусці нейкай усунуць хацела — дык ён адмовіўся, сказаў: «Дзецім пакідай... І малой сваёй «дзакуй» скажы. Каб не яна, не здабраваць бы вам».

...Часу з той пары прайшоў шмат. Малая тая даўным даўно вырасла, але і цяпер, як бачыць, цудоўна памятае сваю першую сустрэчу з мужчынамі, якія разумелі, які цяжка жанчынне — адной, без мужа — гадаваць дзяцей.

В.М. Гаўрыш,

г. Чавусы.

ПА ЧАЙНІКІ

Тыя гады ў памяці... І, вядома ж, не толькі ў мяне. Колькі крыку было: перабудова, перабудова, колькі шуму?! Але ж... Словы гэтыя чулі (нават з печы, здаецца...),

але навокал — змен аніякіх. Хіба што да горшага: у крамах паліцы голья — нават мышам пажывіцца няма чым, прадпрыемствы стаяць, пенсіі выплачаюцца з затрымкай, аўтобусныя рэйсы скарачаюцца...

Менавіта ў гэты воль ліхія часы і прызначылі мяне загадчыцай райаддзела сацыяльнай абароны.

На працу, паверце, як на катаргу ішла: бо кожны дзень столькі крыку, столькі скаргаў, столькі просьбаў аб дапамозе... Гадоўнае ж, бывала, нехта старэнкі да райцэнтра на перакладных даедзе, у аддзел да нас прыйдзе... А аўтобус у яго толькі позна ўвечары! Тут бы чалавека не толькі выслухаць, не толькі расшэнае якое прыняць, тут яму хоць бы кубак гарбаты якой наліць!

А ў нас нават чайніка няма. І не купіць...

На шчасце, у газеце аб'яву знайшлі: у Мінску нейкі прыватнік іх прадае, з перадаплатай. Хуценька перапісалі грошы, камандзіравалі кіроўцу, каб забраў патрэбныя рэчы. Ён малады такі хлопчэ, прыгожы... Праўда, трохі, няўважлівы: убацьчы ў дакументах знаёмае змалку прозвішча — Колас і сігануў у сталіцу, да помніка, бо побач жа і вуліца знаходзіцца.

На ёй, гэтай самай вуліцы, хутка знайшоў патрэбны дом, кватэру, націснуў на кнопку звонка.

— Кто там? — пачуўся з-за дзвярэй старэчы голас.

— Гэта я... Прыехаў за чайнікамі, — выпаліў Сяргей.

— За какімі такімі чайнікамі? — здзіўлены гаспадар кватэры.

— Нету ў мяня нікакых чайнікоў.

— Як гэта няма?! — абурэўся хлопчэ. — Аб'яву ў газету давалі? Давалі. Грошы атрымалі? Відэа, атрымалі! То давайце чайнікі.

— Нету здесь чайнікоў, — на сваім стаяў гаспадар. — Уйдзі, прйдурок.

— Ах, так?... Не хочаш аддаваць па-добраму? — спытаў у яго Сяргей. — Тады аддасі па-благодару. І з усёй сілы націснуў на кнопку звонка...

Званіў доўга — то адрываючы руку, то не адрываючы. Шуму нарабіў — на ўвесь в'езд!

Але ж пачуў, як... адчыняюцца дзверы — за спінай.

Азірнуўся і ледзь не самлеў: на парозе суседняй кватэры стаяў Мядзведзь... Ну не ўласнай персанаі, але ж... Той самы рост у чалавэка, той самы сажань у плячэ, а кулакі дык яшчэ і большыя.

«Ну ўсё, зараз прыбе», — падумаў Сяргей.

Той аднак пачаў здалёк — спытаў: — Ты чэ ж чужую дзверь логмішся? Псх, што лі?

— Ды не, не псх... Мяне сюды з работы паспалі — па чайнікі. Грошы за іх заплачаны... Вось дакумент на руках...

Асілак той узяў паперы, хвілін колькі глядзеў у іх. Потым пытаецца:

— Ты чытаць умееш? Сяргей аж пакрыўдзіўся: ну вядома ж.

— Тогда чытай... Вслух чытай... Что напісана? «Переулоч Китайской Колоса». А ты пріехал на улицу... Понял?... Дуй отсюда...

Сяргей схвапіў сваю паперку і зайцам, праз дзве-тры прыступкі, сігануў уніз...

Чайнікі ён прывёз. І прэтэнзій нам не выказваў. Можна, яшчэ і таму, што дакумент на іх афармляла бухгалтарка — яго жонка... Проста бязмежна тады каханая.

Н.С.,  
Мінская вобласць.

Рубрыку вядзе  
Валянціна ДОУНАР.

Даты | Падзеі | Людзі

Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю галечы. Адзначаецца з 1993 года ў адпаведнасці з рэзалюцыяй Генеральнай Асамблеі ААН. 19 снежня 2007 года ААН абвясціла аб правядзенні другога Дзесяцігоддзя Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па барацьбе за ліквідацыю галечы (2008-2017).

1905 год — цар Мікалай II выпусціў маніфест «Аб удасканаленні дзяржаўнага парадку». Дакумент, падрыхтаваны графам Сяргеем Вітэ, увайшоў у гісторыю як Маніфест 17 кастрычніка і меў велізарнае для Расіі значэнне. Пад ціскам рэвалюцыйнай сітуацыі, якая склалася ў краіне, Мікалай II дараваў падданым імперыі палітычныя і грамадзянскія правы, адмянуў цензуру ў сродках масавай інфармацыі, дазволіў прафсаюзы, шматпартыйнасць. Згодна з гэтым маніфестам, у Расіі была склікана Дзяржаўная Дума — першы вопыт расійскага парламентарызму.



1961 год — адбылося адкрыццё найбуйнейшага грамадскага будынка на тэрыторыі Крамяля — Крамлёўскага палаца з'ездза, прымеркаванае да пачатку работы XXII з'ездза КПСС. Зала Крамлёўскага палаца разлічана на 6 тысяч месцаў і абсталявана з улікам найноўшых дасягненняў агульнай тэхнікі, ёсць магчымасць рабіць пераклад адначасова на 12 моў свету. Цяпер ён называецца Дзяржаўны Крамлёўскі палац. Тут праходзіць урачысты паязджэнні і прыёмы, міжнародныя фестывалі, а таксама тэатральна-відэаўшчыны прадстаўленні. Але вернемся ў 1961 год. Выступаючы ў той дзень са справаздачным дакладам ЦК КПСС, Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў працягнуў пачатае яшчэ на XX партыйным з'ездзе выкрыццё сталінскіх злачыстваў. Упершыню ён назваў поўны склад так званай антыпартыйнай групы, заявіўшы, што гэтыя людзі нясуць «персанальную адказнасць за многія масавыя рэпрэсіі». 4800 дэлегатаў XXII з'ездза КПСС прынялі Праграму пабудовы камунізму і ўхвалілі вынас з ленынскага Маўзолея цела Сталіна.

1964 год — на тэрыторыі Беларусі адкрыта першае прамысловае радовішча нафты (каля Рэчыцы).

Было сказана

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1808—1884), драматург, паэт, тэатральны крытык, заснавальнік нацыянальнай драматургіі, тэатра:

Асцярожна, каб веліч былога не сцерці!

Здарэнні

ПАДПАЛ КВАТЭРЫ ў ЧЫНІЎ САМ ГАСПАДАР?

У Пухавіцкім раёне на пажары загінулі два чалавекі. Чацвёрым удалося выратавацца. Разглядаюцца дзве версіі здарэння: неасцярожнае абыходжанне з агнём гаспадары кватэры або падпал, зроблены ім жа.

Пра пажар у жылым доме ў гарпасёлку Рудзэнск каля 2 гады ночы выратавальнікамі паведаміў зяць гаспадары жылля. Да прыбыцця пажарных кватэру ў драўляным, абкладзеным цэглай трохкватэрным жылым доме паспелі пакінуць чатыры чалавекі: дарослыя дачка і сын гаспадары жылля, яго зяць і чатырхгадовы ўнук. У кватэры засталіся 53-гадовы гаспадар і яго 50-гадовая жонка. Іх цэлы выратавальнікі знайшлі ў адным з пакояў.

— Па словах суседзяў, загінулі неаднаразова пагражаў спальні кватэру, ужываў спіртныя напоі, — паведаміў «Звяздзе» старшы інспектар цэнтры прапаганды Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Алег Малевіч.

У выніку пажару агнём пашкодзаны дах на плошчы 70 кв. м, сталевае перакрыццё, выгаралі кухня і спальныя пакой. Дзве суседнія кватэры не пашкодзаны.

ЖАНЧЫНА ЗАГІНУЛА, УПАЎШЫ ў ПАДВАЛ

Трагічны выпадак меў месца на тэрыторыі садоўніцкага таварыства «Лаванда» ў вёсцы Грыўкі Гродзенскага раёна.

— 75-гадовая жанчына, якая пражывала ў абласным цэнтры, прыехала на дачу. Займаюцца гаспадарчымі справамі, упала ў падвал прыватнага дома з вышын трох метраў. Знаходзілася ў ім з 10 гадзін раніцы, пакулы ў 21.30 на дачу не прыхаў сын жанчыны, які, знайшоўшы маці ў даспёртым стане, звярнуўся ў экстранныя службы, — паведаміў старшы інспектар цэнтры прапаганды Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Алег Малевіч.

Работнікі МНС дасталі пацярпелую з падвальнага памяшкання. Маркуецца, што пры падзенні жанчына атрымала пералом галёнкі правай нагі і пашкодзіла пазваночнік. Работнікі хуткай медыцынскай дапамогі праводзілі рэанімацыйныя мерапрыемствы, але ў 23.35 мусілі канстатаваць смерць грамадзянкі...

Сяргей РАСОЛЬКА

Сцяпу Андрэя МІХАЙЛАЎ

ПРАВЕЦЕ КАЛІ ЛАСКА, АДКАЖА

«Семьдесят восьмого тиража выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях», состоявшегося 9 октября 2012 года в г. Минске.

Номера счетов	Размер выигрыша в процентах к средней сумме остатка вклада	Номера счетов	Размер выигрыша в процентах к средней сумме остатка вклада
A032	112 (Сто двенадцать)	A543	112 (Сто двенадцать)
A072	450 (Четыреста пятьдесят)	A632	112 (Сто двенадцать)
A090	112 (Сто двенадцать)	A649	112 (Сто двенадцать)
A141	112 (Сто двенадцать)	A692	112 (Сто двенадцать)
A179	112 (Сто двенадцать)	A746	112 (Сто двенадцать)
A233	112 (Сто двенадцать)	A783	225 (Двести двадцать пять)
A275	112 (Сто двенадцать)	A821	112 (Сто двенадцать)
A317	225 (Двести двадцать пять)	A866	112 (Сто двенадцать)
A334	112 (Сто двенадцать)	A908	112 (Сто двенадцать)
A372	112 (Сто двенадцать)	A939	112 (Сто двенадцать)
A430	112 (Сто двенадцать)	A998	450 (Четыреста пятьдесят)
A450	900 (Девятьсот)	-	-
A510	112 (Сто двенадцать)	-	-

В учреждении ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной тысячи, во всех последующих тысячах выиграли те же номера, что и в первой тысяче, т. е. за №№ А032, А1032, А2032 и т. д.

Председатель комиссии: Владислав Николаевич Кузьменков

Начальник управления экономики администрации Первомайского района г. Минск

Ответственный секретарь: Татьяна Александровна Ясинская

Заместитель директора департамента розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк»

Прогнозы, выплаченные по вкладам, депозитам в течение 2011 г., млн. бел. руб.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2011 год
Всего:	89521,3	91407,0	90027,2	89466,1	107910,7	121822,1	122263,1	165691,4	181095,5	228929,8	303819,2	457826,5	2049780,2
в том числе: в белорусских рублях	58502,1	59433,1	59027,6	56836,7	72268,5	74503,6	81747,0	117357,8	128457,8	163213,0	206689,5	364139,0	1442146,0
в иностранной валюте	31019,2	31973,9	30999,6	32629,4	35642,2	47318,5	40516,1	48333,6	52637,7	65716,8	97159,7	93687,5	607634,2
Вклады до востребования в том числе: в белорусских рублях	29,7	92,0	477,2	410,2	295,7	537,7	406,5	672,0	680,6	1540,8	3025,7	136713,8	144882,1
в иностранной валюте	0,3	0,8	1,8	1,8	1,6	3,4	3,4	3,0	2,4	5,7	15,1	114,1	153,5
Срочные депозиты в том числе: в белорусских рублях	89491,6	91315,0	89550,0	89055,9	107615,0	121284,4	121856,6	165019,4	180414,9	227389,0	300793,5	321127,7	1904898,1
в иностранной валюте	58472,7	59341,9	58552,2	56428,3	71974,4	73969,3	81343,9	116688,8	127779,6	161677,9	203648,9	227539,3	1297417,4
в том числе: в белорусских рублях	31018,9	31973,1	30997,8	32627,6	35640,6	47315,1	40512,7	48330,6	52635,3	65711,1	97144,6	93573,4	607480,7

Согласно решению ввоза вкладов гарантируется, что в соответствии с законодательством Республики Беларусь, лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь, УНП 100325912.

СЁННЯ

Месяц  
Маладзік 15 кастрычніка.  
Месяц у сусор'і Скарпіёна.

Імяніны  
Пр. Веранікі, Ерафея, Мікалая, Паўла, Пятра, Сцяпана, Уладзіміра, Цяна, Якава.  
К. Люцыны, Малгажата, Марыі, Андрэя, Віктара, Ігната.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	7.42	18.07	10.25
Віцебск	7.34	17.55	10.21
Магілёў	7.32	17.57	10.25
Гомель	7.26	17.57	10.31
Гродна	7.56	18.23	10.27
Брэст	7.54	18.26	10.32



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ЗАЎТРА